



Валер Навіц кі. 1999 г.

## **Бачына другая**

### **ВАЛЕР НАВІЦКІ**

Ва ўжо далёкім 1991 г. газэта «Наша слова» на-  
друкавала даволі няўцямны артыкул тагачаснага га-  
лоўнага рэдактара Э. Ялугіна пра пісьменьніка Кас-  
туся Акулу «Хто ён, гэты канадзец, які ўпарты хоча  
застацца беларусам?»<sup>1</sup>. Адказ на яго зьявіўся ў час-  
пісе «Зважай», перадрукаваным потым тым самым  
«Нашым словам»<sup>2</sup>. Вось невялікая цытата з другога,  
«зважаеўскага», артыкула, што дасыць уяўленыне пра  
сутнасць палемікі:

Далей, у канцы свайго артыкула сп. Ялугін раіць  
сп. К. Акулу, каб ён напісаў успаміны–споведзь «па-  
хрысьціянску бязылітасна перш за ўсё да самога сябе». Далей чытаем:

«Было б вельмі пажадана, каб і іншыя хто з беларус-  
кай эміграцыі знайшлі ў сабе сілы зрабіць тое ж па-  
магчымасці без прадузятасці, так, як быццам яны на  
споведзі ў царкве. Бо сапраўды то была б іхная спо-  
ведзь перад суродзічамі, дзеля ачышчэння і ўласнай  
души перад Богам.

Няхай бы зрабілі гэта й тыя, хто нават вельмі, нават  
цяжка вінаваты. Не кажу, што будзе пасъля таго кож-  
наму дараванье не народнае. Я і сам яшчэ не гатовы, каб  
усё і ўсім дараваць».

Гэта пра бальшыню беларускай эміграцыі, што бая-  
лася вярнуцца з–за жахаў сталінскіх лягероў ці проста

<sup>1</sup> Наша слова (Мн.). 1991. №26 (38).

<sup>2</sup> Наша слова. 1992. №7 (63). 19 лютага.

былі «другія прычыны». Чаму яна мае спавядашца? У чым яе віна? Спавядашца перад кім? Ці спавядашца ў тым, што не захацела вярнуцца «на родину», якая была ня прыказачнай злой мачыхай, а крыважэрным Молахам? Што не захацела мняць гітлераўскіх рабскіх лягероў на сталінскія?

Відаць, што 45 гадоў ablіvan'ня беларускай эміграцыі памыямі, хлусьней і паклёпамі, настойлівае дзяубаньне пра тое, што ўся эміграцыя — зраднікі, калябаранты й врагі беларускага народа — зъмяшаньне беларускасці з фашизмам! — усё гэта, відаць, пакінула сълед. Яшчэ й цяпер сядзіць гэтая атрута ў нашых суайчынніках на бацькаўшчыне: яна ёсьць нават у тых, што завуць сябе дэмакратамі.

Размова з аўтарам адказу — спадаром Валерам Навіцкім — адбылася ў ягоным доме ў Таронта 16 ліпеня 1998 г.

**Л. Ю.:** Пачнем, мабыць, з таго, што ня толькі я, але й астатнія ведаюць пра Вас вельмі няшмат: быў такі пісменынік В. Грэскі, аўтар «Пагібелі сэксота»<sup>3</sup>, але наўрад ці хто атаесамляе В. Грэскага й аўтара артыкулу ў «Зважай». Таму, можа, пачнем ад пачатку, ад Вашых бацькоў, ад Вашай біяграфіі даваенай. Хто Вы, Вашае сапраўднае імя, прозвішча, адкуль Вы паходзіце.

**В. Н.:** Фактычна маё імя прозвішча не Валер Навіцкі, а Валянцін Новік. Я жыў у польскім лягеры й пісаўся Новік (Nowick). Мяне палякі зрабілі Навіцкім (Nowicki), а я кажу ім:

— Я не хачу быць Навіцкім. Адкіньце *i* — мне яго дабавілі.

---

<sup>3</sup> Конадні (Нью Ёрк). 1954. №2. С. 29—34; перадрук: Спадчына (Мн.). 1997. №1. С. 228—234.

— Чакай, чакай, памалу. Калі зъмяніў прозвішча?

— Не мяняў, гэта мне зъмянілі.

— Як ты пачнеш гэтую цягніну, то цябе ня пусьцяць у Канаду, бо нашто ты мяняеш прозвішча? Ты недзе быў? Можа, у СС?

І гэтак я застаўся зь і на канцы. Нарадзіўся я 12 лістапада 1920 г. у вёсцы Дубейкі, за 3 км ад Грозава, 3 км ад Канюхоў і 22 км ад Слуцку. Я вучыўся ў пачатковай школе ў Пятрылаве, пайшоў вельмі рана, у 6 гадоў. Гэта доўгая вёска, пайтара кілёмэтры, што на Случчыне рэдкасць: у нас вёскі сядзяць вельмі густа, але малыя. Чатыры клясы правучыўся там, а тады пайшоў у Грозава, у няпоўнасярэднюю школу.

**Л. Ю.:** У Вас вялікая была сям'я?

**В. Н.:** Было трох браты, я самы меншы. Міша быў большы, з 1912 г., Юзік — з 1913-га, я — з 1920-га. Брат Юзік уцёк на станцыю Ін, гэта каля Хабараўску. Там жыў гадоў 5 ці 6, працеваў, здаецца, бугальтарам. Міша ўцёк у Менск. Там блізкія сваякі былі. Ён быў мэнеджарам нейкае фабрыкі. Бацьку арыштавалі й далі яму 10 год. Ён адсядзеў 3 гады з паловою: працеваў на Беламорска-Балтыйскім канале імя Сталіна, а там адзін дзень лічыўся за трох.

Паколькі мы жылі ў 100-кіляметровай паласе ад польскае граніцы, дык трэба было, каб усе дарослыя (з 18 год) мелі пашпарты. Бацька пайшоў браць пашпарт. Яго адразу арыштавалі, не далі нават і дадому вярнуцца. Маці занесла вонратку. Яго адразу й вывезлі, мы нават ня ведалі дзе. Потым, за гадоў 4, прыйшоў чалавек да нас дый кажа да мамы:

— Я жыў з Вашым мужам. Мы былі ў Карагандзе, у капальніх медзі. Ваш бацька там памёр, у капальні, унізе. І там яго й закапалі.

Кажа, бацька памёр у 36-м ці ў 37-м годзе.

**Л. Ю.:** Нават невядома, за што яго другі раз арыштавалі?

**В. Н.:** Няведама. Як першы раз судзілі, то гэта была так званая ў саветаў «выязная тройка». Пракурор, суддзя й адвакат. Адвакат, дарэчы, мог бы абараняць, але фактыхна ніколі не абараняў, а памагаў судзьдю. Тады выязная тройка ўхапіла трох чалавек. У кожнай вёсцы было. Вінаваты ці невінаваты — гэта няважна.

А гэта таму, што ў нас калгас тро разы арганізоўваўся й разы тро разы раскідаваўся: арганізуецца й за месяцы два—три назад раскідваецца... То тады саветы вырашылі ўзяць тэрорам. Быў такі латыш, дырэктар Грозаўскай школы, Мезіс зваўся. Зьбірае зборку, бабы ідуць, а мужчыны хаваюцца, дык ён і мужчын зганяе. А меў ён такі съмешны акцэнт латыскі. Наганам па стале стукаў і казаў:

— Я вам пакажу, кулацкае атрэп’е, што вы раскідваеце калгас.

І трох чалавек — Харытончыка, майго бацьку й яшчэ аднаго Новіка (па—вясковаму іх звалі Бацяны) — арыштавалі. То мой бацька й Харытончык не вярнуліся, а Бацян вярнуўся й дажыў да съмерці.

5—7 клясы я вучыўся ў Грозаве, у гроздаўскай школе. У таго самага Мезіса, што быў дырэкгарам школы. У 5-й клясе мусіў сядзець два гады — не таму, што кепска вучыўся, а таму, што нас раскулачылі. Скончыў у 1936 г. і быў, як казалі, *мацак*, бо я вельмі добра вучыўся. З нашай клясы амаль усе падаліся ў Слуцак — у той час у Слуцку аднініўся пэдагенікум. Такі чатырох-пяціхровы будынак, недалёка ад станцыі. Але не прынялі нікога, толькі мяне й дзяўчыну з нашай вёскі, яна была дачка майго хроснага бацькі — Пыка. Валя Пыка.

Пачаў вучыцца. Давалі стыпэндыю — 60 рублёў на месяц, а хто мае ўсе «4» і «5», то таму давалі

павышаную стыпэндью — на 10 рублёў больш. Я ўвесь час, усе 3 гады, на павышанай стыпэндый быў. Я быў у клясе «Д». На кожным курсе было па 5 клясаў. Курсаў — 4. У кожнай клясе 20—22 асобы, на курсе — прыблізна 100 чалавек.

Прозьвішча дырэктара я ўжо ня помню, — ясна, быў партыец. Завучам быў Лісоўскі, для студэнтаў наздвычайна паршывы чалавек. Усе студэнты жылі ў інтэрнаце, у дамах. Я жыў спачатку на Капыльскай вуліцы, а потым перасяліўся пад рэчку Случ. То гэты Лісоўскі меў прывычку: выйдзе, стане пад дзьвярыма й слухае, што гавораць студэнты. Дык яго адчуваўлі: нехта зъмененым голасам кажа:

— А Лісоўскі стаіць, як цюцька, пад дзьвярыма.

Ды хоп, дзьверы адчыніў, а ён і стаіць.

Дарэчы мяне, калі яшчэ вучыўся, хацелі са Слуцкага пэдгэхнікуму выкінуць. А сталася так. Далі заданьне апісаць што—небудзь з жыцця сваёй сям'і, а я, як той дурак... Мая маці паходзіла з багатай сям'і, з Сакалоўскіх. Было ў іх 5 ці 6 братоў, і толькі адна, самая меншая — дзяўчынка, мая мама. Усе браты служылі ў арміі; самы старэйшы брат, Філя, скончыў школу працаршчыкаў, потым стаў паручнікам, даслужыўся да штабс—капітана, камандаваў батальёнам на Аўстрыйскім фронце, у 1916 г. пайшоў у атаку й не вярнуўся. Цела не знайшлі. Усе казалі: у палон забралі. А я думаю: напэўна, аўstryякі забілі й закапалі. То я ўзяў і напісаў пра яго. А мне кажуць:

— А—га, дык ты, брат, вунь зь якой сям'і паходзіш! То ў цябе дзядзька быў штабс—капітан.

Я адказваю:

— Слухайце, дайце рады. Дзядзька—капітан загінуў у 1916 г., а я нарадзіўся ў 1920—м. Што я вінаваты?

— Но-но, бачыш, ты з кулацкай сям’і, з афі-цэрскай сям’і.

— Ён жа змагаўся за Расею, ён жа змагаўся з аўстрыякамі.

— Трэба паглядзець, ці табе месца ў школе.

А я ўжо на другім курсе вучуся, атрымліваю павышаную стыгнандыю, вучуся добра, настаўнікі мяне хваляць. Што мне рабіць? А быў у нас настаўнік гісторыі Бурлыка. (Адно толькі, як прыходзіць сялянскае дзіця першы раз у школу, дык сядзіць ды ў носе калупаецца. А ён тады: «Вось знайшоў гэтую капальню. Дай і я затхну пальца табе».)

Дык гэты Бурлыка кажа:

— Слухай, — я тады быў малады, чарнявы, мяне троху выцягнула, — слухай, вучысься ты добра, але цябе пагоняць. То табе толькі адна рада — уступай у камсамол.

Каб уступіць, трэба было двух чалавек, хто б пачучыўся. І я не магу знайсці, хто б згадзіўся. Аж у нас быў такі Пракапеня, ён добра вучыўся, быў кірауніком камсамольскай арганізацыі на курсе. То ён ды яшчэ адзін паручыліся за мяне. Гэтак я на другім курсе ўступіў у камсамол. Таму й скончыў вучобу, бо інакш выкінулі б...

У 1939 г., як стаў Цімашэнка наркімом абароны й пачалася фінская вайна, увялі ваенізацыю: да гэтага часу настаўнікаў ня бралі ў армію, а тады пачалі браць. З нас узялі, можа, якіх 40 ці 50 студэнтаў-выдатнікаў і паслалі ў школы, каб выкладалі, а сканчаць мусілі завочна.

Скончыў я ў 1939 г. завочна курсы й атрымаў пасьведчанье: на беларускай і расейскай мовах, герб БССР, усё чиста, такая вялікая прыгожая папера. І, знаеце, дурніцу зрабіў: як мяне хацелі арыш-

таваць і выдаць саветам у 1945 г., то я той дакумэнт і савецкі пашпарт спаліў. Цяпер, як кажуць, укусіў бы сябе за мяккае месца, аж не дастану. Гэта такая была б памяць! Засталася толькі адна памятка ў мяне: на сваю самую першую зарплату ў Капылі купіў кашалёк, вось ён і цяпер у мяне. То яму ўжо 50 год. Усюды ён быў са мною, нават у канцлягеры...

Закончыў я вучыцца, але грошай не было, касьцюма добрага не было за што купіць. То мой брат сярэдні, Юзік, у той час ён ужо працаваў у Асіповічах, у УВСР<sup>4</sup>, то ён даў мне касыцюм. Працаваў я спачатку ў Рыме, або ў саўгасе імя Дзяржынскага. Там сталоўка была вельмі танная: капеек 50 — і вы маеце абед. І першае, і другое, і нават кавалак мяса.

Тады ж, у 1939 г., як «асвабадзілі» Заходнюю Беларусь, то мяне й яшчэ колькіх накіравалі туды. Помню, прыехаў у Менск, быў ва Ўралавай, міністра асьветы (а яе муж быў міністрам здароўя БССР). Сабралася нас, можа, чалавек 15—20. Яна нам яшчэ слова сказала, каб мы добра паводзіліся й, так сказаць, «прадстаўлялі» савецкіх настаўнікаў.

**Л. Ю.:** А зь якой мэтай Вы ехалі, вучыць?

**В. Н.:** Так. Як настаўнік. Накіравалі мяне спачатку ў Нясьвіскі раён, а потым у Ляхавіцкі, бо спачатку была Нясьвіская вобласць, а тады памянялі на Баранавіцкую (неяк я прыехаў у Нясьвіж, а кажуць, што ўжо кіраўніцтва перавялі ў Баранавічы, то я назад у Баранавічы прыехаў).

**Л. Ю.:** І што Вы выкладалі? Беларускую мову?

**В. Н.:** Не. Я мог бы выкладаць беларускую мову... О! Я тады паступіў завочна ў Пэдагагічны Інстытут імя Максіма Горкага ў Менску, на літфак: **беларус-**

<sup>4</sup> Участок военно–строительных работ.

кая мова й літаратура й расейская мова й літаратура. Але мне не прыйшлося выкладаць беларускую мову, бо не было каму выкладаць гісторыю. То мусіў я выкладаць гісторыю й гісторыю ВКП(б). А беларускую мову выкладалі, помню, Говар і Надзя Сакалоўская; пазней яны пажаніліся. Скончылі Віленскую Настаўніцкую Сэмінарыю, гэта няпойная вышэйшая, але фактычна мелі адукцыю большую, чым я.

У той самы час нават пасыпалі мяне як прапагандыста на святы даклады чытаць сялянам: якія добрыя калгасы, якое шчаслівае жыццё й г. д. Людзі часам задавалі вельмі казытлівыя пытаныні. Неяк адна жанчына падышла ды кажа:

— Настаўнік, пачакайце, дайце я памацаю, ці праўда, што ў вас храмовыя боты? И касьцюм які на вас?

Многа было розных пытанняў...

Потым прыехала больш савецкіх работнікаў. Да-рэчы, як рабілі саветы? Яны з аднэй мясцовасці пасыпалі ўсіх чыста ў пэўны раён. У нас, у Ляхавіцкім раёне, савецкія работнікі былі ўсе чыста расейцы з Ульянаўску, нават сёстры ў шпіталі — і тыя былі з Ульянаўску.

Быў я, значыцца, настаўнікам, выкладаў гісторыю, і ў тым жа 1939 г. на святы прыехаў дадому. Жыў пры маці, пры старэйшым браце: іх нарэшце прынялі ў калгас, бо Міша (на той час ён ужо вярнуўся) ажаніўся зь нейкаю дзяўчынаю зь бедных. Толькі я вярнуўся з дому, мяне зазвалі ў райана, да Гадоў-кіна — яго потым зрабілі 3-м сакратаром райкаму партыі, — а той кажа:

— Тая школа, дзе ты працуеш, цяпер будзе расейская. Говар і Сакалоўская маюць добрую асьве-

ту, фактычна вышэйшую, чымся ў цябе, бо ты яшчэ толькі вучысься завочна. Але яны ня нашыя, не савецкія. Мы арганізоўваєм тут, у Ляхавічах, беларускую школу. А тая расейская стане.

Дзеці тых, што папрыяжджалі з Ульянаўску, у расейскую пайшлі. І шмат пайшло таксама зь беларусаў, казалі:

— Мова цяпер будзе расейская, чаго беларускай мовы вучыцца? Яна толькі тут, на Беларусі, а дзе ў Расею паехаць, трэба расейская мова.

То зарганізавалі беларускую школу й паставілі мяне дырэктарам НСШ (няпоўная сярэдняя школа), — значыць, 7 клясаў.

Так, адчынілі беларускую школу, бо па сельсаветах, па вёсках — усюды беларускія школы; таму трэба, каб у раённым цэнтры, у Ляхавічах, таксама беларуская была. І выкладалася на беларускай мове; якая ўжо яна, тая мова, была — савецкая, з савецкім жаргонам, але ж была беларуская. То ў раёне была адна расейская школа, усе астатнія — беларускія.

Мая НСШ №1 мясцілася ў tym бу дынку, дзе раней была польская. У мяне было 1, 2, 3, 4 клясы, дзіве 5-я, дзіве 6-я, 7-й не было, бо тых, што паканчалі польскую паўшэхную [пачатковую] школу, тых садзілі ў 6-ю клясу, а ня ў 7-ю. І стаў я, значыцца, дырэктараваць.

Падырэктараваў толькі адзін, 1940—41-ы, навучальны год. Летам стаў я рыхтавацца як дырэктар да наступнага навучальнага году: мусіў дроў навазіць, бо палілі ў звичайных печках; зрабіць рамонт; прафарбаваць некаторыя клясы. То настаўнікі разъехаціся, а я застаўся. І ў гэты час пачалася вайна.

**Л. Ю.:** А колькі ў вас настаўнікаў было?

**В. Н.:** У мяне было 11 настаўнікаў: чацьвёра — 1, 2, 3, 4 клясы, для 5—6 клясаў — яшчэ шасьцёра, а я — сёмы. Сакалоўская таксама выкладала, яна была ў расейскай школе, а ў маёй школе выкладала толькі адзін прадмет, бо ў 5—6-х клясах пэўны настаўнік выкладаў адзін прадмет — ці гісторыю, ці мову, ці біялёгію й г. д.; нават на фізкультуру й съпевы, чарчэньне, рысаванье — і то мусілі быць асобныя настаўнікі...

Пачалася вайна. Я якраз быў у вёсцы Канюхі. Там дзяўчына была, такая Надзяя Каляда, я да яе ледзь ня сватаўся. Ездзіў я да яе; з адным настаўнікам зайдзі, нават выпівалі гарэлку, а потым чуем радыё, крычаць:

— Вайна! Немцы на нас напалі.

Я кажу:

— Ну й дадуць жа нам немцы.

А якраз перад гэтым да нас, у Ляхавічы, прыслалі батальён мэханізаванай артылерый. І да мяне на кватэру далі старшага лейтэнанта — Вавілава. Мы зь яшчэ адным настаўнікам жылі ў такіх Цярэшкай — яны за Польшчай мелі пякарню, выпякалі розныя булачки.

І толькі я прыехаў, мяне адразу ж — у армію. Дагэтуль мяне ня бралі, бо я слабыя вочы меў; усіх маіх калегаў, зь якімі я вучыўся ў Слуцку, у пэдтэхнікуме, пабралі ў армію, і амаль усе чыста загінулі на Фінскім фронце. Я толькі адну дзяўчыну ў аднаго хлапца сустрэў, зь якіх 100 чалавек, што я ведаў. Дзяўчат не, але хлопцаў усіх выбілі на Фінскім фронце...

Значыцца, узялі мяне ў армію. Як я прыйшоў, не пасыпей надзеець чаравікі (былі такія лёгкія белыя тапачкі), а мне кажуць: «Цябе ў армію» — і туды.

Загналі мяне недзе ў нейкі лясок паміж Ляхавічамі й Баранавічамі й кажуць так:

— Чакай 709-ы стралковы батальён. Ты будзеш памочнікам камісара батальёна.

Ну, думаю, добра ўжо: значыць, віントоўку насіць ня буду. Ну й там чакаем, чакаем, а таго 709-га стралковага батальёна няма. Нідзе нікога няма. А людзям сказалі, каб зводзілі коней туды. Людзі пазводзілі коней — пад 300 коней. І чакалі, што прыйдуць вайсковыя часыці й забяруць гэтыхія коні. Аж нідзе нікога няма — аж да серады. А там са мною быў адзін чалавек, ён працаваў у ЗАГСе, у гаспадарчым аддзеле, таксама з Заходняй Беларусі падходзіў, здаецца, з Капыльскага раёну. Ён узяў каня, паехаў паглядзець і тады ляціць назад:

— Валянцін Іванавіч, цякайма, усе чыста Ляхавічы ўжо выехалі: і рапана, і кіраўніцтва, і НКВД — усе ўцяклі, ні міліцыі, нідзе нікога. Уцякайма.

Толькі я хацеў сесьці на каня, конь падскочыў, азадкам падкінуў, я й палящеў з каня. Разгубіўся. А прыходзіць чалавек, прозвішча Юрлевіч (такое ў Ляхавічах было прозвішча; ён дачку меў, Ліда звалася, я на яе трохі заглядваўся, — досыць прыгожая дзяўчынка была, з 1926 ці 1927 году). Дык той Юрлевіч кажа:

— Настаўнік, адну хвіліну пачакай. Зь цябе, я бачу, ніякага гаспадарніка ня будзе. Во, глянь, у мяне кабыла вялікая такая. Пачакай, я табе запрагу.

І ён запрог мне каня й кажа:

— Бяры гэтага каня, садзіся й едзь.

Я так і зрабіў, сеў на таго каня, і воз — такі доўгі—доўгі. Прыйехаў я ў Ляхавічы, забраў свае рэчы. А там былі дзве дарогі, па якіх можна было ехаць: адна гравейка, другая — на вёску. Я ў суседаў, у

Цярэшкай, папытаў, як выехаць на гравейку, і падаўся.

А той Юрлевіч, што меў каня, разам з суседам ляцелі забраць у мяне каня назад. Гаспадыня падказала, як на гравейку выехаць, яны туды й кінуліся. А я паехаў вёскай, праз Замосьце (адгуль была Марыя Каладзейская, Рымшы, Макарэнкі — яны жылі ў лягеры ў Гэрэнбэрту ў Нямеччыне, дзе я быў камэндантом; цяпер яны ўжо памёрлі) на Жарабковічы, дзе Надзяя Каляда жыла, а тады на Клецак і на Капыль. Прыйехаў у Капыль, аж да мяне падсаквае нейкі начальнічак:

— Давай коня. У нас здесь сем'я сидит, надо отвезти в Слуцк...

У Слуцку ж чыгунка ёсьць (а ў Капылі няма), значыць, каб пасадзіць у вагон. Ну, а я па каню, па каню — і ўцёк ад яго. Пазней бы стравяў, але тады толькі пачатак вайны быў. І я з гэтым юнікам у пятніцу ў абед прыйехаў дадому. А ў суботу — немцы ўжо ў Грозай прыйшли! На другі дзень яны забралі ў мяне каня ды далі мне паперку — 200 марак.

І так я астаяўся дома. Стайды наш раён Грэскі. Тады, ужо пры нямецкай уладзе, пачалі адкрываць школы. Непадалёк, у суседній вёсцы, была Дубейкаўская пачатковая школа: 1—4 клясы. А мне трэба выкладаць у 5—7-х клясах, то далі месца ў вёсцы Замосьце: трэба было ісці на Зарэцкае ці Бокшыцы. У Бокшыцах жыў Лешчанка — пісьменнік Міхась Кавыль. У мяне вучылася ягоная сястрычка. Падаўся я цераз Бокшыцы ў Замосьце, за 1—1,5 км. Замосьце — вялікая вёска, доўгая, рэчкаю падзеленая фактычна на дзве.

За Замосьцем пачынаўся аграмадны лес, што пераходзіў у пушчу... Саветы, адступаючы, пакідалі

людзей. І пакінулі там савецкую жанчыну, яна мела зброю — наган. Далі ёй некалькі пятнаццатак — залатых царскіх манэтаў, яна мне паказвала.

**Л. Ю.:** Навошта яе пакінулі?

**В. Н.:** Для партызаншчыны. І вось яна да мяне... Я — настаўнік, быў дырэктарам пры саветах, камсамольцам і г. д.

У школе я выкладаў беларускую мову й літаратуру. То мне кажуць:

— Няма каму выкладаць нямецкую мову.

А я ня ведаю нямецкай, але мусіў — і выкладаў.

**Л. Ю.:** Ня ведаочы?

**В. Н.:** Ня ведаочы. Гэта як у показцы: настаўнік жалицца: «Ну, што за дурні ў мяне вучні: раз растлумачыў — не разумеюць, другі раз — не разумеюць, трэці раз растлумачыў — сам зразумеў, а яны ўсё не разумеюць».

Дык тая дзяўчына, што паказвала золата, і кажа:

— Я засталася для сувязі з партызанамі, будуць арганізоўвацца партызанская атрады ў тылу немцаў. Хадзем у лясы.

— Не, — кажу, — не пайду. Слухай, які зь мяне ваяка? Я акуляры нашу: як скіну, дык трэба мацаць. Што ты будзеш мяне, за руку вадзіць? Стравяць? Дык я хутчэй пападу ў сваіх, чым у немцаў.

Тады яна мяне аставіла.

А Замосьце — вёска каталіцкая, усе католікі; я першы раз гэта такія імёны бачыў — Цэцыля, Забэля, Даміцэля... Так-так, помню, Цэцыля — вельмі харошая дзяўчына...

Прабыў я ў Замосьці год і вярнуўся назад. А хадзіў я ў Замосьце цераз Грэск і добра пазнаёміўся са школьнімі інспектарамі раёну...

**Л. Ю.:** Хто ў вас быў? Прозвішча ня памятаеце?

**В. Н.:** Ня памятаю. Ён уцёк пазней у партызаны..  
 Ён мяне ў Замосьце й накіраваў, а потым меў да  
 мяне заляцаныні — думаў, што й я ў партызаны  
 пайду. То ён звязаўся з партызанамі й быў іхным  
 сувязным. Даведалася пра тое паліцыя, і яго, жон-  
 ку й дачку (7—8 гадоў) павезылі расстрэльваць, але,  
 як стралілі, то жонку застрэлілі й дзіця, а яго толькі  
 ранілі, і ён уцёк з-пад кулі.

**Л. Ю.:** А хто яго расстрэльваў?

**В. Н.:** Паліцыя.

**Л. Ю.:** Гэта беларусы былі ці?..

**В. Н.:** Расстрэльваў адзін расеец. Яго потым судзілі й  
 расстралялі... У газэце «За вяртанье на Радзіму»  
 (цяпер «Голас Радзімы») напісалі цэлья дзьве ста-  
 ронкі. Суд у Грэску. Яго прозвішча пачыналася на  
 Ф., здаецца, Фролаў. Ён усё больш расстрэльваў. З  
 расейскіх ваеннапалонных, астаўся тут і пайшоў у  
 паліцыю... А другім — чалавек 5 ці 6 быльых палі-  
 цэйскіх — на судзе далі па 20—25 год. Гэта пазней  
 ужо было, у 1965 ці 1966 г...

То вярнуўся я дадому, мне тады далі вучыць у  
 Канюхах — гэта вёска, 3 км ад нашай, стаіць на  
 гравейцы Слуцак—Грозаў—Капыль. У гэты час пача-  
 лася партызаншчына.

А ў Канюхах, на ўскрайку, былі казармы, там  
 20-ы Сальскі кавалерыйскі полк стаяў, а пазь-  
 ней, у 1939 г., як «асвабадзілі» Захаднюю Бела-  
 русь, дык Сальскі полк перакінулі бліжэй да  
 мяжы, а сюды прыйшла брыгада нацменаў, уз-  
 бекаў ці таджыкаў. Яны заўсёды былі страшэнна  
 галодныя, а гроши мелі, то вясковыя бабы туды  
 хадзілі й прадавалі бліны па рублю, і мая маці  
 хадзіла. Плацілі тым нацменам 2—3 рублі на  
 месяц — на махорку ня хопіць. Дык што яны

рабілі?! Як, скажам, адзін чалавек съпіць, то другі адзене дзьве рубахі на сябе — а рубахі былі добрыя, суконныя — і пойдзе, прадасьць адну рубаху за паўлітра, а салдат, які спаў, прачнечца й стане ў строй. «Дзе рубаха?» — «Ня знаю, укралі». Ну, то мусяць выдаць яму другую. Гэтак ад нацменаў усе чыста кругом вёскі адзеліся ды абуліся ў вайсковае. Людзі перафарбоўвалі, бо як хто пабачыць, што вайсковае, то забяруць назад. І я меў адну рубашку вайсковую...

Калі пачалася вайна, то стаяла там узбэцкая брыгада. Яны мелі цёплую вопратку: штаны й фуфайкі — усё падбітае. Бабы ўсё разбамблі, разабралі, бо там было некалькі тысяч. Мая маці й нявестка, Мішава жонка, Волька, прынеслы гэтага дабра 10 ці 12 штук.

А яшчэ там быў съпіртавы завод, то бабы пайшли, съпірту набралі, мая маці зь нявесткай па два вядры съпірту прынеслы, чыстага, 96°, зь яго аж дымок ішо...

Пачалася партызаншчына: партызаны ўсе школы разгрэблі, у Канюхах таксама, і мяне шукаюць, кажуць: «Ён савецкі чалавек, а ў школе вучыць». Прыйдуць па мяне ў Канюхі, а людзі кажуць: ён у Дубейках, прыйдуць у Дубейкі: ён у Канюхах. А я хаваўся.

У нашай хаце быў палок каля печкі, пад ім дзьве дошкі падымаліся, а там была яма выкананая. Там яшчэ бацька хаваўся, калі ў 1920 г. яго хацелі забраць у Чырвоную Армію. То я яму тую выканапаў больш, налажыў туды саломы. Як партызаны прыходзяць, я ў ямку — гоп! — і схаваюся, мяне закрыюць, і няма мяне. То я хаваўся—хаваўся, але бачу, што не ўхаваюся.

А ўгэты час, у 1943 г., той інспэктар, што потым уцёк у партызаны, кажа:

— Валянцін Іванавіч, тут арганізоўваеца СБМ  
— Саюз Беларускай Моладзі. Хочаш? То едзь у Слуцак...

**Л. Ю.:** Але Вы кажаце, ён супрацоўнічаў з партызанамі.

**В. Н.:** З партызанамі... Пытаю яго:

— Хто табе сказаў?  
— Палікарп Манькоў.  
— Дзе ён?  
— У Слуцку, у гэбітскамісарыяце.

Палікарп Манькоў трошкі ведаў нямецкую мову. Ён з 1910 г. працаваў таксама ў армії, у палітаддзеле. Але тут, ня ведаю, якім чынам, ён трапіў у школьнага інспэктора ў Слуцку. Я паехаў да яго, пытаю:

— Дзе мне спыніцца?  
— Нідзе няма. Хадзем да мяне.

Перанаачаваў у яго, разам зь ім спалі. Пагаварылі, ён і кажа:

— Бяры, арганізоўвай СБМ.

Дарэчы, ён меў заступніка, нейкага маладога хлапчышку. Той пазней выправіў дакумэнты ўсе чыста ды ўцёк у партызаны.

**Л. Ю.:** І чым займаўся Манькоў?

**В. Н.:** Ён быў школьным інспэктарам на Слуцкую акругу, да яе належалі 6 раёнаў: Старобінскі, Навазыбкаўскі<sup>5</sup>, Слуцкі, Грэскі, Капыльскі й яшчэ адзін. Гэбітскамісар быў немец.

Пазней, у 1946 г., Манькоў быў у Ватэнштэце, у беларускім лягеры. Я помню, прыехаў туды й су-

<sup>5</sup> Памылковае цверджанье: Навазыбкаў знаходзіцца, на ўсход ад Гомлю, таму Навазыбкаўскі раён ня мог уваходзіць у склад Слуцкай акругі; верагодна, маецца на ўвазе Старадароскі раён.

стрэў і Манькова, і аднаго настаўніка з маёй школы, Андрэя Попку, — ён у мяне вучыў 3-я клясы й выкладаў съпевы ў 5-х і 6-х... Манькоў кажа:

— Мы назад вернемся.

То я з Маньковым тады ледзь не пасварыўся:

— Што? Вернемся назад зноў вёскі паліць?

У Грэскім раёне спалілі 18 вёсак, у тым ліку 11 зь людзьмі.

**Л. Ю.:** Хто паліў?

**В. Н.:** Немцы. З паліцыяй. 11 зь людзьмі, то калі ў другія прыяжджалі, то людзі ўцякалі. Разумееце? Спалілі 18 вёсак!

**Л. Ю.:** Чаму палілі?

**В. Н.:** Партызаншчына.

**Л. Ю.:** Партызаны былі вакол вёсак і таму...

**В. Н.:** Вакол вёсак... Партызаны прыйдуць ноччу са зброяй. Што ім трэба? Палатно (халаты белыя на зіму шыць), вопратка, ежа: хлеб, кура, сала, ну й табака... Як знайдуць — усё чыста забяруць. Я, по-мнню, схаваўся ў братавай жонкі, а да яе прыйшли партызаны, і адзін кажа да сваёй *подруги*:

— Нюрка, вот здесь хорошая блузка. Посмотри, может, тебе пригодится.

Вось як, бралі ўсё, што хацелі. А немцы днём прыедуць:

— Ага, вы партизанам памагалі.

А дзе ж той дзядзька ці цётка ня дасьць, калі партызаны са зброяй?! Што ж яны вінаватыя! Гоп, немцы вёску й спаляць. Ну, і папалі так вёсак многа, асабліва тых, што былі каля лесу. Папалі, людзей пабілі. Але калі прыйдуць у другую вёску, дык людзі ўцякаюць, хаваюцца...

Зарганізаваў я ў Грэску звяз СБМ: 3 дружыны — 110 чалавек. Я быў старшы звязовы, меў пад са-

бою аднаго памочніка й траіх дружыновых. Адзін зь іх меў прозвішча Астроўскі.

Наперад заскочу... Я двойчы быў на СБМаўскіх курсах, у 1943 і 1944 гг., перад адступленнем. У 1944 г. гэта былі курсы раённых кіраунікоў СБМ. Дарэчы, я сустрэў там айца Надсану, тады ён быў кірауніком СБМ. Ужо праз гады, на эміграцыі, я неяк падышоў да яго:

— Ойча, мы ж разам былі.

То ён ужо абняў мяне й пацалаваў.

**Л. Ю.:** А Надсан быў на якую акругу?

**В. Н.:** Ня ведаю, дзесяці ў Захадній Беларусі. Ён добра па-німецку гаварыў, прост' надзвычайна, і быў перакладчыкам на тых курсах. Дзе ён вучыўся німецкай мове, ня маю паняцця. Пасля курсаў 1943 г. я й зарганізаваў звяз СБМ. Як мы пачалі адступаць, Грэск пакінулі 30 чэрвеня, добра помню, бо яшчэ 22 чэрвеня 1944 г. споўнілася 3 гады, як немцы асвабадзілі нас, то я тады яшчэ зарганізаваў зъезд СБМ і гаварыў прамову.

**Л. Ю.:** А пра што Вы казалі ў сваёй прамове?

**В. Н.:** Казаў, што немцы нас асвабадзілі й выгналі бальшавікоў, адным словам, супраць Ракеі партызанай.

**Л. Ю.:** А якая была Ваша пасада ў СБМ?

**В. Н.:** Старшы звязозы, па-німецку *Obergefoltschaffsführer*. Старэйшыя ад звязозага былі праваднік, старшы праваднік і штандаровы. Манькоў быў старшы праваднік, ён меў два кубікі. Я меў тры такія знакі, як рымская пяцёрка (V).

**Л. Ю.:** А калі можна падрабязней, што СБМ рабіў, чым канкрэтна займаўся?

**В. Н.:** СБМ праводзіў курсы беларускасці. Прыкладам, і я чытаў лекцыі пару разоў на год. Разда-

валі тое, што друкавалася ў Менску. Зъ Менску прыходзілі беларускія газэты.

**Л. Ю.:** Нехта прыядждаў да вас зь Менску?

**В. Н.:** Не, ніхто. І ў Грэску нікога не было. Я сам у Менск ездзіў: мяне пазваў Ганько й парэкамэндаваў гэбітскамісару, каб я купіў на Слуцкую акругу 1000 уніформаў СБМ. На гэта мне трэба было, здаецца, 100 тысяч нямецкіх марак. То спачатку хацелі мне даць грашыма, але потым гэбітскамісар спужаўся, што я мо з грашыма пайду ў партызаны, то мне далі толькі вэксалль. Я купіў уніформы й прывёз...

А 30 чэрвеня 1944 г. пачалося адступленне.

**Л. Ю.:** Раскажыце пра курсы, на якіх Вы былі.

**В. Н.:** У 1943 г. у Альбертыне я быў на СБМаўскіх курсах першы раз. Дык пазней усе чыста пайшлі ў партызаны — усім штабам.

**Л. Ю.:** СБМаўцы?!

**В. Н.:** СБМаўцы. Дарэчы, усіх іх расстралялі.

**Л. Ю.:** Хто расстраляў?

**В. Н.:** Партызаны.

**Л. Ю.:** Не паверылі ім?

**В. Н.:** Не паверылі. А другі раз, у 1944 г., на курсах былі толькі раённыя кіраунікі, іхныя заступнікі й акруговыя — чалавек, можа, 30. Там я й сустрэў айца Надсану.

**Л. Ю.:** Хто там чытаў Вам лекцыі, пра што?

**В. Н.:** Лекцыі чытаў ужо другі штаб, тыя, што пайшлі ў адступленне. І, здаецца, ці Гарэлік, ці хто там, у Чэхіі, застаўся з чэхамі, да якойсьці чэшкі прыстаў<sup>6</sup>. Я потым чытаў, чэхі яго выдалі, прывезьлі ў Менск і ў Менску расстралялі. Пісалі пра Ларысу Геніюш, і там успамінаўся ён. І Стэльмах лекцыі чытаў. Ву-

<sup>6</sup> Верагодна, ідзецца пра Пятра Сыценьніка (за ўв. рэд.).

чылі хадзіць, маршыраваць, песьні съпяваць. Там жа я сустрэўся з Ганькамі, Міхасём і Міколам. Мікола Ганько ў той час быў смаркач, сядзеў і дрынькаў на мандаліне. А зь Міхасём я пасварыўся.

**Л. Ю.:** Чаму? Міхась Ганько самы галоўны быў?

**В. Н.:** Самы галоўны — штандаровы — кіраунік СБМ.

А што было... Мы ішлі ў тэатар Янкі Купалы, дзе Арсеньнева давала спектакль. Пры ўваходзе нас абмацвалі, каб ніхто нічога не пранёс. А на тых курсах быў нейкі малады хлапчышка, дык ён узяў з сабой у кішэню баявы патрон. І адшукалі ў таго хлопца патрон, немцы за яго ўзяліся — і ў паліцыю. Тады гэтыя студэнты прыходзяць да мяне (я старэйшы быў там, у акулярах, дырэктар школы!) і кажу ць:

— Слухай, пайдзі да Міхася Ганька й расскажы, гэты ж хлопец ні ў чым не вінаваты. Дзіцё дурное! На што яму той патрон? Хай выпусьцяць яго, хай заступіцца.

Я, разумееце, доўга ня думаў, пастукаў, заходжу да Міхася й кажу: так і так...

А ён:

— Як цябе зваць? Хто ты?

— Я са Случчыны.

А ён з Палікарпам Маньковым быў на нажах, адзін другога не любілі. А Манькоў быў галоўны на Слуцкую акругу.

— А-а, Палікарп Манькоў!..

І як напаў на мяне!..

Я кажу:

— Калі ласка, не крычице. Я вам не хлапчук, я дарослы чалавек. Я настаўнік. Не падымайце голас.

I-i, Ганько пачаў крычаць, пачаў стукаць:

— Я ў цябе арыштую.

А я не маўчаў, адбрэхаўся, але ён мне:

— Выйдзіце.

— Добра, я пайду. Чаго крычаць?

Так і ня ведаю, выпусьцілі таго хлапчышку, ці не.

Вярнуўся я з курсаў раённых кіраўнікоў і неўзабаве загад прыйшоў: 22 чэрвеня вывесьці ўсіх СБМаўцаў і зрабіць прамову. 22 чэрвеня — 3 гады асвабажджэння. А тут ужо бальшавікі ў Бабруйску. І я вывёў тых сваіх СБМаўцаў і прамову сказаў. І бел-чырвона-белыя сцягі ўзынялі. Дык партызаны казалі:

— Если словим этую четырехглазую сволочь, то мы ему на груди вырежем «Погоню», на спине сдёрем кожу, будет бело-красно-белый флаг, а на лбу вырежем фашистскую свастику...

Я гэта добра помню.

**Л. Ю.:** А як Вы даведаліся, што яны так гаварылі?

**В. Н.:** Мне перадалі. Але пачакайце... Прыйшло з гэбітскамісарыту, што я павінен адабраць 5 ці 6 чалавек, тады тых, што раней забралі ў Нямеччыну, пусцяць на вакацыі. І зрабіць гэта павінен СБМ. Да мяне ўсе ідуць, і з паліцыі ідуць. А я кажу:

— Браткі, калі б я мог, я б усіх вас... Але я не магу. Толькі 5 ці 6 чалавек.

У гэты час, у 1944 г., перад адступленнем, прыходзіць дзяўчына, мая вучаніца з Замосця (а там былі троі браты, два настаўнікі, яны са мною ведаліся, усе ў партызаны пайшли):

— Валянцін Іванавіч, той і той казаў: прышліце табакі партызанам.

— Ты каму-небудзь расказала?

— Не.

— Мая ж ты дзяўчынка! Калі цябе схопіць паліцыя — расстраляюць. Што ты робіш?!

Яна спужалася. Я далей кажу:

— Пачакай, я цябе выведу з Грэску. Ідзі й не аглядвайся, бо як зловяць... Ты з партызанскай вёскі. Ты знаеш, што гэта значыць?

— Я ня думала, што вы мяне выдасьце.

— Не, я цябе ня выдам, але не рабі гэтага.

Я яе вывеў, і яна пайшла. А адзін зь ейных братоў, старэйшы, што настаўнікам быў, са мною быў вельмі добра, то ён блізка падышоў да Грэску. Ня ведаю, якой трасцы яму трэба было. Пачалася перастрэлка, яго ранілі, ён ня мог бегчы й астайся. То грэскія паліцэйскія наклалі на ім, на жывым, раненым, агню. Бачыце, якая дзікасць!

**Л. Ю.:** Спалілі яго?

**В. Н.:** Спалілі. Жывога.

**Л. Ю.:** Гэта беларускія паліцэйскія?

**В. Н.:** Беларускія паліцэйскія ў Грэску. Было якіх 200—250 чалавек. І немец, ясна, быў. Ад гэбітс-камісарыяту. Я яго добра знаю, я зь ім добра жыў, ён коні мне даваў і зброву.

**Л. Ю.:** А партызаны Вам пагражалі за бел-чырвонабелы?

**В. Н.:** І за бел-чырвонабелы, і за тое, што арганізаваў мітынг. Што было... Адзін раз я паехаў, а ў мяне быў сьпіс тых, хто належаў да СБМ. І гэты сьпіс прапаў. Я ведаю, хто ўкраў.

**Л. Ю.:** Нехта з партызанаў?

**В. Н.:** Не. У маёй вёсцы быў сын майго хроснага бацькі — Міхась Пыка. Ён скончыў двухгадовы інстытут і таксама выкладаў гісторыю ў Захадній Беларусі, і таксама быў камсамолец. Але ён быў заядлы саветчык. І яго партызаны накіравалі ў Грэск, працаўцаў. Ня ведаю, якім чынам, але дастаў ён, ужо пры немцах, пасаду начальніка пашпартнага аддзелу. А я

думаю сабе: «Што такое? Міша быў такі прасавецкі, а вунь куды прыйшоў?» А потым здагадаўся: «А-а, дык гэта ж ты ад партызанаў». Што мне рабіць цяпер? Пайсыці сказаць? А ён ажаніўся, узяў Маню Галузу, у іх дачка маленъкая была; ягоны бацька ўжо памёр.

Дарэчы, я раскажу пра ягонага бацьку. Як паміраў, дык пазваў маю маці й кажа:

— Я паміраю, Матрэна, пррабач мне: я быў сэксотам. (Значыцца, *секретныі сотрудник НКВД*.) Я, Максім і Рыпіня. (Была такая Рыпіня, жонка былога старшыні калгасу, і Максім, брахун, брыгадзірам быў.) Мы ўсе ўтраіх былі сэксотамі. Мне плацілі 50 рублёў за данос. Але я на цябе нічога ніколі не казаў. Пррабач, я паміраю. Я — грэшны, але на цябе ніколі не казаў: не хацеў мець кроў на сваіх руках...

Дык вось, думаю, гэта ты, Міша, сувязны партызанскі. Што мне рабіць? Сказаць каму — яго расстраляюць, і жонку расстраляюць, і дзіця, і сястру, што са мною вучылася ў Слуцку. Чатырох чалавек пойдзе. І я не сказаў. Не даносіў, сядзеў, маўчаў, быццам бынічога няма. Можа, гэта ён выкраў съпіс?

**Л. Ю.:** А потым па гэтым съпісе...

**В. Н.:** Па гэтым съпісе арыштоўвалі... Пазней, калі мы ўжо адступалі, нас па дарозе каля Цімкавіч накнай чалавек, кажа:

— Я хачу пабачыць таго чатырохвокага, камісара беларускага.

(Так мяне звалі: *беларускі камісар*.)

— Што такое?

— Братка, ты ня ведаеш, што сталася... Немцы, адступаючы, запалілі той дом пасярэдзіне Грэску, дзе жылі паліцаі, і яшчэ пару дамоў, вялікія двух-

трохпавярховыя. Як уварваліся партызаны, то Бушкова (быў у мяне такі хлопец, расеец) узялі — ён ва ўніформе быў — і жывога кінулі ў вагонь. А Астройскага, твойго памочніка, павесілі. Шукалі цябе.

А я меў наган і заўсёды дзъве апошнія кулі. У выпадку чаго — стрэліць у рот, каб жывым ня здацца. Бо знаю, што будзе...

Быў такі старшыня Грозаўскага сельсавету, там ужо партызаны былі. Толькі ў Грэску паліцыя была й тое, калі ад'яжджалі, трэба было, каб 40—50 чалавек з кулямётамі ішлі: носа нельга было высунуць. Ня ведаю як, але яго злавілі. Ён нічога Богу душою не вінаваты быў, але меў гэты тыгул: *старшыня сельсавету*. То яму штыхом прабілі грудзі й прыблілі да дрэва. Штых прайшоў праз грудзі, але не праз сэрца, і ён два дні мучыўся й кончыўся... Дык я ведаю, што гэта такое...

**Л. Ю.:** Мне хацелася б вярнуцца трохі назад. Што Вы можаце расказаць пра Пэдагагічны Інстытут?

**В. Н.:** Я мала ведаю: я ж вучыўся завочна.

**Л. Ю.:** Выкладчыкаў ня памятаеце?

**В. Н.:** Помню аднаго Казака. Бо ён служыў спачатку ў Слуцку, а потым выкладаў у Менску.

**Л. Ю.:** Гэта не сваяк Крушины быў?

**В. Н.:** Не, не сваяк. Я ведаю тых Казакоў — гэта случчакі (Манькоў жа выдаў «Песьняроў Случчыны» за Нямеччінія). Там быў Клішэвіч, я зь ім жыў вельмі блізка, добра яго ведаў, і ў Нямеччыне сустракаўся.

**Л. Ю.:** Ну, добра. Вы адступалі зь Беларусі...

**В. Н.:** Адступалі зь Беларусі 30 чэрвеня. Адступала ў паліцыя, але ня ўсе, частка засталася. Помню, трох браты паліцэйскія ўзялі кулямёт, паставілі сабе ў хаце, кажуць:

— Мы не адступаем, нікуды не ідзем: мы передавалі партызанам патроны, мы з партызанамі зъвязаныя...

Ну, пайшлі мы ў адступленыне, на Цімкавічы ішлі, каб, барані Божа, не ісьці празь лес, бо партызаны нападуць. Расыцягнуліся, можа, на пару кілямэтраў. Скажам, у нас было дзьве падводы.

**Л. Ю.:** У вас — гэта ў сям’і?

**В. Н.:** У сям’і. На аднэй ехаў мой брат старэйшы, жонка ягоная й дзьве дачкі, старэйшая Лена й меншая Дуся. На другой ехаў я й мама. Адну падводу ўзялі ў паліцыі. Мішу далі. А другую падводу... Я пайшоў і спакойна сказаў дзядзьку:

— Я хачу падводу. Саветы забяруць усё роўна. Я прыціснуты; як я астануся тут, мне будзе съмерць. Давайце каня. А не, то я магу згубіць нэрвы.

Выняў наган і палажыў на стале.

Яны паехалі, прывялі каня. Кажу:

— Дзякую, вельмі дзякую, хай Бог вас спасае...

Пайшлі ў адступленыне, ішлі—ішлі й прыйшли ў Граева<sup>7</sup>. Там стаялі ўсе паліцэйскія з 5 раёнаў — Слуцкага, Старобінскага, Старадароскага, Капыльскага, Грэскага. Там і другія былі: зь Ляхавіцкага, Баранавіцкага ды іншых. Ну, цяпер усіх паліцэйскіх забіраюць у армію. Арганізоўваюць армію, кажуць, гэта будзе 30-я дывізія. А потым яе перайменавалі: 30-я *Weissruthenisch*<sup>8</sup> СС дывізія. Калі проста дывізія, дык так трэба руку падымаць.

**Л. Ю.:** Амаль па-савецку.

**В. Н.:** Так. А калі дывізія СС, то так трэба, як фашысты. Мне й кажуць: «Вучы». Каб, значыцца, я вучыў паліцэйскіх падымаць руку й казаць: «Хайль

<sup>7</sup> Горад у Польшчы.

<sup>8</sup> Беларуская (нямецк.).

Гітлер!» Ну, я вучыў. А па дарозе паліцэйскія расказвалі розную дрэнь: як білі, як расстрэльвалі, як перад тым, як забіць, згвалтіць жанчыну. Разумееце?! Я сяджу й слухаю. І паверышё?! З гэтага часу я зьненавідзеў паліцэйскіх. Бо яны больш зла рабілі людзям за партызанаў... Гэта ўсё роўна як падасланыя партызанамі. Яны пілі, грабілі, гвалцілі, браўлі, што хацелі й як хацелі. А немцам што да таго, толькі б служылі ім шчыра. Думаю: «Ах, вы, сволачы, сволачы!»

Пад канец, месяцаў праз тры ці чатыры, я разшыўся, што, як паліцыя выйдзе на выезд, дык скажу ім: «Не чапайце людзей! Ня будзьце такімі жорсткімі, як партызаны. Бо чым жа вы лепшыя?» А ў нас быў камэндантам паліцыі ўкраінец, прозвішча Купа. Ён меў братоў — сяродняга й малодшага, і малодшы належалаў да СБМ, быў дружыновы. Зъвярнуўся я да Купы:

— Я хачу сказаць слова, як паліцэйскія ад'-  
яжджаюць.

Купа мне не дазволіў. Тады я да немца — з тым жа, а ён і кажа:

— *Sehrgut*<sup>9</sup>.

Даў дазвол. Тады я, як паліцэйскія ад'яжджаюць — а было гэта разоў 5 ці 6 кожнага тыдня, — то прыйходжу й кажу ім. А яны маўчаць — бачу, што са мной не пагаджаюцца, глядзяць на мяне скоса, завуць «беларускім камісарам». Можа й кулью далі б, ды баяцца, бо за мяне стаялі...

**Л. Ю.:** А куды яны выяжджалі?

**В. Н.:** На партызанаў. Бяруць 8—10 падводаў (была й адна машына, праўда, грузавая), садзяцца — чала-

---

<sup>9</sup> Вельмі добра (нямецк.).

век 20—25, бяруць ручны кулямёт Дзегцярова, часамі станкавы. Едуць у партызанскую зону (гэта дзе людзі ня плацяць падаткаў немцам, а здаюць партызанам) — пастраляць. Партызаны іх чакаюць, бо маюць ня толькі ў Грэску, але й у самой паліцыі даносчыкаў. Бывае, прыедуць паліцэйскія ў вёску — партызаны адступяць у лес; як толькі спрабуюць ісьці ў лес — тыя па іх страляюць, то паліцыя на зад. Гэтак пастраляюць—пастраляюць і назад: ні забітых, ні раненых. «Вось мы паліцэйскія. Зрабілі выезд, партызанаў адагналі». А партызаны самі адступілі, не яны іх прагнталі. А бывае выезд такі, што пойдуць... і забяруць каровы. Могуць зайсьці ў хату забраць што—небудзь.

Я ведаў аднаго паліцэйскага, які казаў мне:

— Я сам застрэлю Купу. Хай толькі пачнецца страляніна з амерыканцамі, дык першая куля будзе Купу. Чаму? Ён у майго дзядзькі забраў кажух, такі доўгі чорны кажух. Дзядзька прасіўся, каб аддаў, то ён яго зьбіў прыкладам на мокры яблык. Цяпер хворы на лёгкія. Я Купу застрэлю.

Партызаны й паліцэйскія — гэта было няшчасьце для людзей. Партызанам выгадна, як прыедзе паліцыя грабіць, біць, тады яны кажуць:

— Бачыще, што немцы робяць!

А для насельніцтва было ўсё адно: і адныя грабілі, і другія грабілі. Адным словам, было так, як у жарце пра жыда. Прыйодзяць белыя: «Ты за каго?» А ён і ня знаў, хто гэта. Кажа: «За красных». «Ах, ты жыдоўская морда, лажысь!» Ды шомпалам па срацы. Вылупілі. Прыйодзяць чырвоныя. «Ты за каго?» — «За белых!» — «Ах, ты, жыд!» І яму зноў улупілі. Нарэшце прыйодзяць махноўцы: «За каго?» — «Нашто пытае-

цеся? Лажуся. Біце ды ўсё». Бо «белая» ці «красная» — усё роўна пападзе.

Так і тыя выезды. Праўда, былі пару паліцэйскіх, якія трошку пачыналі думаць па-беларуску й для беларусаў. Ведаю, што пару чалавек былі ў Вызьне Слуцкага раёну на беларускіх курсах для паліцэйскіх. Там съледчыя былі, і туды двух чалавек паслалі з паліцыі; тыя, як вярнуліся, са мною гаварылі й рассказалі пра беларускасць і пра незалежную Беларусь.

**Л. Ю.:** Інакш кажучы, гэта былі ўжо не паліцэйскія бандзюгі, а беларускія паліцэйскія?

**В. Н.:** Так, гэта былі ўжо беларускія паліцэйскія. А бальшыня была... З 200—250 чалавек — 10—15 былі бандыты. Яны пайшлі для грабяжу. Астатнія пайшлі, каб ня ехаць у Нямеччыну, або служылі праста для хлеба. А многа было й такіх, што моцна ненавідзелі бальшавікоў — ня рускіх, а бальшавікоў. Ім было ўсё роўна, што рускі бальшавік, што беларускі, — усё гэта вораг. Вельмі многа было з тых, каго парамаскулачвалі бальшавікі. Я бачыў пару чалавек, якіх, як яны дзецьмі былі, з бацькамі саветы вывезлы; бацькі памёрлі, а яны вярнуліся й пайшлі ў паліцыю. Ненавідзелі яны бальшавікоў і рэзалі, як толькі маглі.

Пападала й тым, што зусім няявінныя былі. Асабліва пасыля таго, як забілі Кубэ. Тады, як гэта сталася, я быў на кватэры ў быльх савецкіх актывістаў. Былі бацька, маці й дачка. Гэтую дачку ўсе мне сваталі, хацелі за мяне аддаць. А я ўжо ва ўніформе хадзіў.

**Л. Ю.:** СБМаўскай?

**В. Н.:** Так, і ў чаравіках, і з павязкаю.

**Л. Ю.:** Якой павязкаю?

**В. Н.:** Бел–чырвона–белай. Я бачыў партрэт Рагулі з фашистыскай павязкаю — гэта падрабілі на фатаграфіі. Я тады Рагулю бачыў, ён не насіў фашистыскай павязкі; гэта яму на здымку прыстасавалі. І я таксама меў павязку бел–чырвона–белую... Ну, то адступалі мы й дайшлі да Граева, там усе спыніліся, і ўсіх мужчын забралі ў армію...

**Л. Ю.:** У беларускую СС?

**В. Н.:** Так, у беларускую...

**Л. Ю.:** А хто камандаваў ёю?

**В. Н.:** Ёю меў быў камандаваць расеец<sup>10</sup>, але камандаваў немец — маёр СС Зыглінг. Ён быў капітан, а яму далі маёра, можа й палкоўнікам зрабілі... Праўда, у гэтай дывізіі на пачатку было ня многа: толькі 7 ці 9 тысяч. Там жа былі Акула, Касцюковіч, айцец Надсан. Я служыў у 1-м батальёне 3-га палка.

**Л. Ю.:** Якое ў Вас званыне было?

**В. Н.:** У саветаў я быў лейтэнантам. А тут я быў простым жаўнерам. У гэтай арміі я не хацеў быць афіцэрам... Паліцыю ўсю забралі ў армію, а я пайшоў дабравольна. Спачатку думалі кінуць нашую дывізію на Варшаўскае паўстаньне: у той час Варшава паднялася. А потым адумаліся, і нас праз усю Нямеччыну павезлі аж да Францыі. Ездзім мы, а нейкія дурні, французская макі<sup>11</sup>, з аўтаматаў па нас стрэлілі. Ну й што?! І нікога ня ранілі. Госпадзі! А нас — цэлы батальён — высадзілі й скамандавалі а кружыць то й дом. Помню, як цяпер, навокал дома рос вінаграднік, такі высокі—высокі, а там жа драты: вінаграднік на дратах

<sup>10</sup> Тут вядзеца пра маёра Мураёва; увосень 1944 г. ён перайшоў на бок францу скіх партызынаў.

<sup>11</sup> Удзельнікі руху французскага супраціву (ад франц. *maquis* ‘хмызняк’).

вісіць, і ніяк немагчыма пералезыі на другі бок і схавацца, мусіш пра ста ісьці. Каб там пасадзіць аднаго чалавека з аўтаматам, то ён мог бы ўсіх пастралаць, як зайцоў.

Але што рабіць, мусілі мы пайсьці на той дом. Паставілі пару кулямётаў ды як далі па ім: быў дом беленькі — стаў чорны: тынк паляцеў увесь чиста. Загарэўся той дом, і людзі павыскаквалі, згарэлі. Пастралялі мы, зноў селі, едзем.

Спыніліся якраз каля аэрадрому, там стаялі нямецкія самалёты. Амэрыканцы штурмавалі ѹ білі па гэтых самалётах. А мы стаялі; былі 3 эшалёны, на іх стаялі кулямёты «Максім». Як адкрылі агонь! А амэрыканцы ўвагі не зварочваюць. Ніводнага самалёта мы ня зьбілі, а амэрыканцы нямецкія самалёты ўсе папалілі. Я думаў, амэрыканцы завернуцца й па нас смальнуць. Але не, пабілі яны нямецкія самалёты й паляцелі.

Прыехалі мы ў Эльзас, каля Бэзансону (там і цяпер робяць знакамітую гарчыцу)<sup>12</sup>. У той адзінцы, дзе былі хлопцы з Заходняй Беларусі, дзе служылі Касынюкевічы, айцец Надсан, там, пэўне, палякі былі, то надумаліся й застрэлілі немцаў. 17 чалавек. Тады нас, наш 1-ы батальён (600 чалавек са Слуцкага, Грэскага, Старобінскага, Капыльскага й Старатароскага раёнаў) мамэнтам разбройлі. Немцы паставілі кулямёты й загадалі: «Выстраіца!» Мы выстрайліся, бяз зброі, без амуніцыі, а на нас скіраваныя кулямёты, наўкруга немцы. Нас загналі назад у цягнік, папярэдзілі: калі хто выйдзе — будуць стралаць, дый павезылі ў канцлягер Дахаў. Але ж тады мы ня ведалі, куды нас вязуць. Толькі помню

---

<sup>12</sup> Бэзансон знаходзіцца не ў Эльзасе, а ў правінцыі Ду (заўг. рэд.).

ципер, на шыльдзе было напісана: *Arbeit macht frei*<sup>13</sup>.

Загналі нас, і мы ва ўніформах, а тут з другога боку, за дротам, стаяць расейскія палонныя, кажуць:

— А-а! Дослужились, вояки, мать вашу так и растак! Во! А слыхали, что большая деревня пала (гэта значыць Бэрлін)? Не убегайте: мы еще вас повесим.

Яшчэ казалі: «пагушкаем»... Былі мы ў канцлягеры месяца.

**Л. Ю.:** Вас трымалі ў такіх жа ўмовах, што й савецкіх?

**В. Н.:** Не, трымалі асобна. Есьцы давалі два разы на дзень, але мы ўсё роўна былі галодныя. Я краў ежу ў немцаў, вечарам ці ноччу, каб ніхто ня бачыў, а то застрэляць. Але трэба было выжыць...

Першым чынам усіх нас пастроілі. Выйшаў слуцкі гаўптман (гэта капитан). Былі два капитаны — малы й высокі: высокі — больш чалавечны, а малы злы, гадасыць, але ён быў старэйшы з капитанаў. Ніколі не забуду гэтага — ён казаў, а перакладнік, рускі, перакладаў:

— Вы дрянь, а не люди. Вы дважды предатели. Вы предали раз свою родину и пошли с нами. Второй раз вы предали нас, немцев, своих союзников. Обычно таких расстреливают, но мы — *Übermensch*<sup>14</sup>, мы не хотим пачкать рук.

Во так! Слухаю, а ў самога сылёзы коцяцца, думаю: «Так табе й трэба». Каля мяне стаяў якраз кіраўнік Грэскай БКА, мы ўвесы час разам былі; ён у саветах быў старшим лейтэнантам. Ён мяне за руку трymае, а я яго. У мяне сылёзы ў вачах — і ў яго сылёзы ў вачах, кажа:

— Ну што, Валянцін, дажыліся?

<sup>13</sup> Праца вызваляе (нямецк.).

<sup>14</sup> Übermensch — звышчалавек (нямецк.).

— Дажыліся, брат.

А немец далей:

— Мы выберем тех, кто лучше и моложе, в немецкую армию. А пока что мы отберём людей на работу.

И давай выбіраць. Першым чынам:

— По десять — рассчитайсь.

Кожны дзясяты выходзіць наперад. Я быў дзявяты. Вывелі кожнага дзясятага, 65 чалавек, і ўсіх расстралілі. Немцы ж ніколі ня скажуць, што вядуць расстраляць.

Маладых немцы ў армію пазабіralі. Помню, памочніка майго, маладога хлопца, забралі. Дарэчы, пасыль ён біўся з амэрыканцамі й загінуў на фронце. Гэта мне потым мой дваюрадны брат расказваў. Мае дваюрадныя браты Валеры й Стась трапілі ў армію, бо былі ў паліцыі. А мой старэйшы брат Міша ехаў з падводаю.

Астатніх нас пагналі пешкі недзе далёка, мо ў бок Швайцарыі. Я па дарозе раз хацеў уцячы — не ўдалося, а другім разам — уцёк-такі ды схаваўся. Праз седзеву лесе два дні, а калі выйшаў, ужо французы ішлі: якраз гэта была французская зона. Іду абарваны (на мене была ўніформа, дык выкінуў, пераапрануўся ў цывільную адзежу), французы бохан хлеба кінулі. Зайшоў у лягер, а там італьянцаў мно-га. Французы пазвалі маёра, загадалі:

— Гэтым людзям дай есьці, дай адзежу, каб кожны меў па тры зъмены. Як не дасі, расстряляем.

О, як проста! І што яшчэ было? Як толькі прыйшлі французы, на 24 гадзіны ўсё адкрытае было, рабі, што хочаш, можаш забіваць, можаш гвалціць. Звычайна гвалцілі.

**Л. Ю.:** Французы?

**В. Н.:** Французы. У вёсцы. Такая вялікая вёска была. Калі хто кажа, што ўсё было добра, то гэта няпраўда, я быў там. У тых месцах фармэры мелі многа авечак. І вось прыйшлі італьянцы, схапілі авечку, цягнуць, аж прыляцеў пастух і давай іх кiem біць. Яны пабеглі да французаў:

— Мы хочам мяса, мы галодныя.

Тыя за старога: «Едзь да Гітлера!» ды — бух! — і паехаў стary да Гітлера: застрэлі. Ну, авечак пазбівалі, наеліся авеччыны. І я еў. Як нас пранясло! Я ніколі ня быў такі хворы на жывот, бо ня елі нічога, а тады наеліся. Можа, яна была паўсырая? Ва ўсякім выпадку, хварэў два ці тры дні.

**Л. Ю.:** Паласаваліся...

**В. Н.:** Так, паласаваліся... Там стаяў эшалён — гэта немцы вывозілі з Францыі матар'ялы: шоўк, сацін, сукно. Усе нашы хлопцы пайшлі панабіралі сабе па 5—10—15 мэтраў. І я пайшоў, таксама набраў мэтраў зь 10...

Я не хацеў быць у францускай зоне. Гэтыя італьянцы адразу вяртаюцца на бацькаўшчыну. А куды мне? Сустрэў я двух случчакоў, двух быльых слуцкіх паліцэйскіх: Тарасевіча Івана й Тарасевіча Міхася. Я трошку ўмеў па-нямецку, таму яны звалі мяне *фюрэр*. І мы зь імі маракавалі: куды ісьці. Вырашылі ўцякаць ад французаў на поўнач.

У мяне быў гадзіньнік, і я ў нейкага рускага абмяняў яго на ровар. А Міхась... Там адзін францускі афіцэр ездзіў да немкі спаць зь ёю. І, значыцца, аднаго разу той афіцэр паставіў свой ровар і пайшоў. Міша за той ровар — і мы паехалі. Праехалі кілямэтраў 20, глядзь — а на ровары пісталет вісіць! Зараджаны. Ой—ё—ёй! Выкінуць? Не. То куды

яго дзець? Бо як зловяць, то нічога добрага ня будзе. Узялі бохан хлеба, выразалі мякіш і туды ўвапхнулі пісталет.

Едзэм зь пісталетам. Аж ляціць савецкая машина, чырвоную звязду начапілі й чырвоны съязжок уваткнулі. У кабіне шафэр, а ззаду ягоная дзеўка сядзіць: цыцкі выставіла.

— Кто вы, — пытаюць, — поляки?

— Палякі.

А па-польску ні я, ні Тарасевічы ня ведаем. Адкуль?! Мы ж случчакі. А тыя:

— Поляки? Вы — поляки? Какие вы поляки! Сволочи вы, так вас растак. Вот здесь недалеко лагерь. Вы туда езжайте.

І бачым — хочуць нас завярнуць.

**Л. Ю.:** А які лягер там?

**В. Н.:** Савецкі рэпатрыяцыйны лягер.

— Езжайте домой. Надо отстраивать родину, поправлять то, что ваши друзья немцы наделали.

Бачу — бяда. А Іван разламаў хлеб, вынуў пісталет і стаў з аднаго боку, я стаю з другога, а Міхась зайшоў ззаду. І вы ведаецце, гэты чалавек пабачыў і скеміў: калі яшчэ што, то застрэлім к хрэну сабачаму, а машину спалім.

— Хорошо-хорошо, езжайте.

Мы паехалі. Бачым — дом, калі ўваходу стаяць амэрыканскія салдаты. Мы туды ўвапхнуліся. Зірк — аж там савецкія. Мы ўвайшлі, а назад ісьці не пускаюць:

— Куда?!

Тады мы да амэрыканскага салдата.

— Хто вы? — пытаеца.

— Палякі.

— *Russians*<sup>15</sup>?

— Не!

— *Out, out*<sup>16</sup>!

Мы выскачылі адтуль. Госпадзі, пранясі нас! Да-лей ужо глядзелі добра, куды лезьці.

Што далей рабіць? У францускай зоне жыць ня можна: французы — прасавецкія. Яны аддаюць на-шых саветам...

Дзён празь пяць зайшлі ў некае мястэчка. А ў мяне ўзяў жывот: я проста паміраю — апэндыцыт. Ноччу хадзіць ня можна, бо застрэляць. Цэлую ноч мучыўся. Добра, што гэты апэндыкс ня лопнуў. Раніцай мяне завезылі да доктара, былога нацыста. Ён мне ўмомант зрабіў апэрацыю. Ляжу. А французы забралі ўсю бялізу са шпіталя, ас-тавілі толькі прасыціны, што на ложках, запасо-вых ні адной няма. Спэцкаеш — будзеш у гэтым спаць. Я ляжу й плачу. А за сясьцёр міласэрнасці там былі мана什кі. Мяне трымалі там, Божа мой! Прабыў я там дзён дзесяць. А хворы, непад'еты, худы. То мае хлопцы — адкуль? — куру дасталі, кажуць:

— Трэба даць хвораму Валянціну.

Яе паджарылі: з аднаго боку была сырая, а з другога спалілі. Ой, чакаляды недзе дасталі. Прывезылі мне туую курыцу й чакаляду. Але ня ведаю, дзе тое дзелася, мне не папала ні таго ні другога; мо немкі забралі ды іншым хворым далі. А, няхай.

Акryяў я, і мы зноў пайшлі. Зайшлі ў нейкае мястэчка. Прыйжджае рускі:

— Ну, чего вы стоите? Идите в русский лагерь.

Ён за нас — і ў лягер. А там чалавек 6—7 тысяч.

<sup>15</sup> Рассейцы (анг.).

<sup>16</sup> Преч (анг.).

Я, помню, капялюх насиў. Кажуць:

— Ты чё шляпу носишь? Это западное. Надо шапку носить.

Мусіў я той капялюх скінуць. Ну, і засталіся ў рускім лягеры... У сярэдзіне лягера — турма за дром, зь вінтоўкамі вартуюць. Скажам, пазналі пару тых, што былі паліцэйскімі, — і ў турму.

У пакоі, дзе я жыў, быў адзін рускі са Смаленску, старыкашка, такі файны, такі съмешны; хворы: яго чацьвёрта французскіх альжырцаў паймалі й згвалцілі. Расказваў:

— Когда трое брали, то можно было терпеть, а четвертый — что пилкой.

Ну й парвалі задні праход. У шпіталі яго лячылі.

А другі быў партыйны. І адразу, сабака, нас раскусіў, кажа:

— Вы бывшие полицейские, — а на мяне: — Ты где был с немцами?

Я гэтым хлопцам кажу:

— Што рабіць будзем? Нам сядзець тут ня месца. Бо вы былі паліцэйскія, я — у СБМ. Калі й не расстряляюць, то паедзем на Калыму ці на Сахалін. Там будзем кукаваць. Хлопцы, нельга тут жыць. Давайце ўцякаць.

Пачынаюць зь лягера выяжджаць, ужо першая група ад'ехала: чалавек 500—600. Цяпер другую набираюць. Нельга чакаць. Я сабраўся, адўжу, што там была, пакінуў. А там жа свае сабакі; нейкі малады гаўнюк там быў, сабака. Ён усё за мною ходзіць:

— А-а, ты хотиш удирати!

Я пайшоў у прыбіральню — і ён за мною. Кажу:

— Вон отсюдова!

То не было як уцячы. Я ўзяў прасыціну ды цераз вакно, выкінуў з прыбіральні й пачаў спускацца.

Прасыціна парвалася, і я, зь зялезнімі чаравікамі, упаў, пабіўся, але нічога не зламаў, бо з другога паверху, а ня з трэцяга. Неяк сей на ровар — бышцам бы праехацца. І паехаў, а хлопцы за мною. Таксама ўзялі малае, усё большае пакінулі. Выехалі мы на дарогу. Куды цяпер? На амэрыканскую зону.

Прыехалі ў Штутгарт. Куды дзецца? Пытаемся ў немцаў, — а я па-нямецку трохі шпрэхаў, — ка-жуць, там і там армянскі лягер. Прыйшли; у лягеры пара тысяч армянаў, усе ўцяклі з Чачні: армяны—чачэнцы. Яны ўсе сябе звалі туркамі, каб быць ту-рэцкімі падданымі. А побач аказаўся ўкраінскі ля-гер — украінцы з Заходняй Украіны, там былі і трох беларусы. І мы тады ў гэтых лягерах перайшлі. Побач быў польскі лягер, там знаходзіліся тыя, каго з Варшаўскага паўстання вывезылі; яны ўсе былі прапольскія і прасавецкія, казалі: хто ня хоча ехаць дадому, той, значыць, з Гітлерам. Яны ў казалі, каго браць і вывозіць. То вывезылі сілаю некоторых. Аж якраз, дзякую Богу, амэрыканцы зъмянілі паставу, бо да гэта часу яны — хочаш ці ня хочаш — сілаю выдавалі саветам. А сталася так, бо ў Бэрліне былі саветы з амэрыканцамі стукнуліся. Ніхто гэта толкам ня ведае: што там зрабілася, хто пачаў стра-ляць, але забілі, здаецца, 27 амэрыканцаў.

**Л. Ю.:** А з-за чаго пачалося?

**В. Н.:** А Бог іх ведае. Была савецкая зона ў амэрыканская. З-за чаго пачалося? Можа, нават з-за баб. Салдаты савецкія забілі амэрыканскіх, то амэрыканцы ў момант зъмянілі тады паставу: хто ня хоча ехаць — ня едзь. І Рузвельтыха ўмяшалася.... Як хадзелі высылаць сілаю, то яна кажа: «Калі хочаце вы-сылаць сілаю, то давайце высылаць гэтых гішпанскіх рэвалюцыянэраў, што біліся супроць Франка. Да-

вайце аддамо іх Франку...» Вот як. За нас уступілася. Карацей, амэрыканцы зъмянілі пагляд.

Помню, як цяпер, мяне таксама дапытваў амэрыканец. Перакладчыца была латышка; дарэчы, там усе чыста былі латышы (там недалёка быў латыскі лягер: 15 тысяч чалавек): поўнья руکі пярсы ёнкаў, па нограбвалі. То ж латышы былі каля Палацку, выбілі, выразалі людзей, бо былі трываты латыскія дывізіі, што супрацоўнічалі з немцамі й біліся супроть рускіх. Яны не на фронце ваявалі, а біліся з партызанамі. Мясцо веянае на сельніцтва грабілі.

Глядзім, аж мае хлопцы кажуць:

— Гэй, ты знаеш, хто гэты латыш? Гэта ён быў у Слуцку на мельніцы. Як рускія прыяжджалі на мельніцу малоць, трэба было мукой плаціць, дык ён стаяў і палкаю біў мужыкоў па галаве.

Так, заднага лягера ў другі перайшлі. Узялі аднаго нашага хлапца з Захадняй Беларусі ды пытаюць у яго празь перакладчыцу:

- Як ты сюды папаў?
- Мяне арыштавалі.
- Хто цябе арыштаваў?
- Латышы.

А латыская перакладчыца:

- *Xi-xi-xi, it couldn't be<sup>17</sup>.*

- Так, так, латышы, што былі зь немцамі.

Ужо й ня ведаю, што яна пераклала.

**Л. Ю.:** У Менску ва ўніверсітэтскім гарадку было латыскае СД. Насупраць Дому Ўраду.

**В. Н.:** Так. А яшчэ ўкраінцы тыя, з Захадняй Украіны. От там забойцы былі. У майм лягеры жыў расе-

---

<sup>17</sup> Гэта немагчыма (анг.).

ец з—пад Смаленску, за немцамі быў старшынёй воласьці. То рассказваў:

— У нейкую вёску ўкраінцы прыехалі (камандаваныне ў іх было нямецкае) і выбілі ўсіх людзей. Вось ідуць назад, усіх выстрайлі. Ідзе жанчынка, шасьцёра дзяцей вядзе з сабою. Бо тых ужо застэрэлі, а гэтыя... дзе лапцікі, дзе анучкі. І вось яна ідзе ў шасьцёра дзяцей — маленькія, як гусяніты, — за ёю. Ідуць. Немец паглядзеў і кажа: «*O, Gott!*<sup>18</sup>! Хай жывуць, ня трэба». А ўкраінец зьняў аўтамат і выстраліў па ўсіх шасьцёх дзяцях і па ёй. Не магу, не магу... Як ён страляў тых дзяцей... Не пасьпелі крыкнуць нават. Гэта ж і я таксама плакаў, дальбог. А яшчэ было, што паставілі немцы людзей і страліюць. А адзін хлопчык просіцца: «Калі нас пастраляце — толькі не закопвайце глыбока, бо, як наш татка прыедзе з фронту ды захоча нас пабачыць, то ён нас адкапае. Толькі глыбока не закопвайце нас, каб татка адкапаў».

Украінцы рэзалі так, што ня маеце паняцця. Я да іх ня маю ніякай паshanы, ніякай спагады, нічога. Як яны нашых людзей рэзалі за немцам! Горш за немцаў. Вот як... А тут зь імі жылі. Наш пакой (акром нас, жылі 7 ці 8 украінцаў з Усходнім Украінам) яны так і звалі — «кіцапска комната». Сярод заходніх украінцаў былі бандэраўцы й мельнікоўцы. А гэта быў лягер мельнікоўцаў.

Неяк сабраліся ў нашым «кіцапскім пакоі». Адзін быў інтэлігентны чалавек, таксама зь мельнікоўцаў, кажа:

— Знаеце, сярод нас ёсьць і беларусы няшчасныя, што засталіся тут. Пан Навіцкі, скажыце што...

---

<sup>18</sup> О, Божа! (нямецк.).

Я ўстаў і пачаў гаварыць па—беларуску (я ж ня ўмею па—украінску). Там былі дзяўчатасты ўкраінкі, то не хацелі гаварыць нават з намі, бо «вы кацапы». Разумееце? А то кажуць:

— Ой, гэта вы па—беларуску гаворыце?

— Так, бо па—украінску ня ўмею й па—расейску ня ўмею, хаця й разумею.

— Ох, — кажуць, — пане Навіцкі, якая прыгожая мова! Прыходзьце да нас, пагаворым.

Думаю: «Халера вас бяры! Я з вамі гаварыць не хачу. Прабачце, на адным полі, як кажуць, садзіцца не хачу».

**Л. Ю.:** Колькі Вы ў гэтым лягеры жылі?

**В. Н.:** Больш за год. Яшчэ помнію адно... На паддашку чатырохпавярховага дома ўкраінцы зладзілі заняткі. А там жа, на паддашку, разьвешвалі бялізну пасъля мыцьця. Якая ўжо там бялізна была, але... И вось я прыйшоў павесіць сваю бялізну. Якраз украінскі настаўнік пачынае тлумачыць перавод простых драбоў у дзесятковыя. Тлумачыў, тлумачыў, сам ня ведае, заблытаўся. Я ня вытрымаў ды «хі—хі—хі», а той кажа:

— Пане Навіцкі, вы замінаеце. Выйдзіце адсюль!

— Я то выйду, а ўсё роўна вы ня ведаеце.

Усе: «Га—га—га!», і пайшоў...

А выдалі ўкраінцы мапу: і ўся Случчына, і Старыя Дарогі, і Навазыбкаў (я ж у Навазыбкаве 3 месяцы праходзіў пэдпрактыку) — усё пад Украінай. Я за ту мапу й прыходжу:

— Вось вы завяще мяне кацапам. Які я кацап? Я ж чыстакроўны ўкраінец! Гляньце на вашую мапу...

Яны бачаць, што гэта я гавару саркастычна, бо ведаюць, што я беларус.

**Л. Ю.:** А пасъля ўкраінскага лягера які быў?

**В. Н.:** Беларускі.

**Л. Ю.:** Гэта які быў год?

**В. Н.:** Сярэдзіна ці канец 1945-га. Якім чынам, ужо ня памятаю, але я даведаўся, што ёсьць беларуская група, а кірауніком у іх спадар Сільвановіч. Я туды. Там былі Рымшы, Макарэнкі, Марыя Каладзейская й пару чалавек... Мяне тады выбіраюць кірауніком гэтай групы.

Я пайшоў да амэрыканцаў, кажу:

— Дайце нам лягер. Мы не ўкраінцы, мы не армяны. Дайце нам беларускі лягер.

А тыя адказваюць:

— Вас мала.

Была там адна англічанка, яна паходзіла з Ковэнты. Калі немцы бамбілі Ковэнты, то яераніла. Таму яна страшэнна ненавідзела немцаў. І страшэнна не любіла расейцаў. Я ніколі не забуду: прыйшлі ў расейскі лягер. Паветра такое, што няма чым дыхаць, смурод стаіць страшны, не было чым пасыпаць у прыбіральню, каб не сымядзела так. Яна кажа:

— Гэта расейцам нагадвае іхнью *родину*. *Without shit*<sup>19</sup> яны жыць ня могуць.

Тады з польскага лягера прыйшлі беларусы. Нашэшце набралася нас чалавек 250—260. У Гэрэнбэргу, за 30 км, 4 дамы: школа, гатэль, другая школа й яшчэ адзін дом. У гатэлі быў офіс. Мы зь Сільвановичам разам былі, ён быў старшыня па цэлай зоне, а мяне выбралі камэндантам.

**Л. Ю.:** Падрабязней пра Міколу Сільвановіча. Якім ён, Мікола Вярба, быў?

**В. Н.:** Ён патрыёт быў. Няма пытаньня. Бацькі яго былі простыя сяляны. Ён вучыўся ў Віленскай Бе-

---

<sup>19</sup> Без гаўна (анг.).

ларускай Гімназіі, але ня скончыў, правучыўся адзін ці два гады. Як толькі чалавек з Заходняй Беларусі навучыўся чытаць і, барані Божа, яшчэ й пісаць — то абавязковава будзе пісьменьнік ці паэт. Гэта цэляя бяда. Дык вось, Сільвано віч ня быў вельмі выбітны, інтэлектуальны, са звычайных сялянаў. Але як жа! Ён меў быць першым, і ўсё павінна круціца вакол яго. А я не хачу, каб усё круцілася вакол мяне.... І мы зь ім не сышліся. Ён жыв з Рагулем.

**Л. Ю.:** Зь якім з Рагуляў?

**В. Н.:** Сэнатар Рагуля.

**Л. Ю.:** Вы былі ўсе ў адным лягеры?

**В. Н.:** У адным. Васіль Рагуля расказваў, як ён быў сэнатарам, як яго выбралі, як ён хадзіў у лапцях, як ён рабіў. Гэта быў вельмі выдатны чалавек. І патрыёт. Але казаў:

— Зь Беларусі ніколі толку ня будзе. Беларусы ня могуць жыць самі. Яны ня здольныя.

**Л. Ю.:** То ён сам, як беларус, пра сябе казаў, што ня здольны?

**В. Н.:** Пра сябе... Ён быў выбраны сэнат разу 1922 г., а потым, здаецца, у 1924-м. Расказваў:

— Калі я хадзіў агітаваць, то я надзявалі лапці ѹшоў на базар. А мяне палякі перасъедавалі, хадзілі сваіх выбраць...

**Л. Ю.:** Пра гэта ён звольшага пісаў ва ўспамінах. А як ён жыў у эміграцыі, нічога не вядома?

**В. Н.:** ...Рагуля кажа:

— А беларусы пытаюцца: «Я буду за цябе галасаваць, то што ты мне дасі?». Калі мяне выбралі сэнатарам, як хто прыяжджае зь беларусаў у Варшаву, дык абавязко ва да мяне. Ніколі пустога дому не было. Заўсёды былі госьці. Ты яго накармі, напай...

У яго была жонка, памерла, у страшэнных мухах:  
газа ўпала, абліла яе, і яна згарэла. Ён рассказваў  
пра гэта — ледзь ня плакаў, казаў:

— Яна была вельмі добрая...

**Л. Ю.:** А што Васіль Рагуля рабіў у лягеры? Займаўся  
нейкай грамадzkай дзейнасцю?..

**В. Н.:** Нічога не рабіў. Ён жыў у тым самым пакоі, што  
й Сільвановіч. Ужо быў стары. Фактычна Сільва-  
новіч жыў з рассейкаю, што пазней стала яго жон-  
кай і мела ад яго чацьвёра дзяцей. Яе звалі Феня,  
прозвішча ня помню. Яна прыяжджала да нас.

**Л. Ю.:** А які Сільвановіч быў зынешнє?

**В. Н.:** Быў прыгожы. Вельмі сталы, высокі, стройны.  
Як мужчына быў прыгожы, прост' надзвычайны.  
Твар мужчынскі, прадоўжаны. Ну, яна ў яго ўлю-  
білася. Яны ўсе ўтрох, Рагуля й Сільвановіч з той  
жанчынай, жылі ў адным пакоі. Я (бо быў камэн-  
дантам) даў ім самы лепшы пакой.

З усіх 250—260 чалавек, толькі 36 былі заходнікі  
(праўда, па дакумэнтах усе заходнікі). Ну, тады да-  
вай са мною змагацца.

**Л. Ю.:** І ў чым увогуле сутнасць змаганьня?

**В. Н.:** Сутнасць змаганьня была ў тым, што ўсходнікі  
— прарускія, а заходнікі — сапраўдныя беларусы.

**Л. Ю.:** Не прапольскія?

**В. Н.:** Не прапольскія...

**Л. Ю.:** І Сільвановіч верыў у гэта?

**В. Н.:** І Сільвановіч верыў у гэта й таму вёў барацьбу  
са мной, хоць я даказваў яму, што я кіраунік СБМ  
на Случчыне, што я случчак, што на нас, на слуцкіх,  
трымаецца ўся беларускасць. Успамінаў яму Слуц-  
кае паўстаньне й паўстаньне Лістапада ў 1926 г. (Да-  
рэчы, пра тое, што ў Слуцку была «лістападаўшчы-  
на», я даведаўся толькі тады, калі быў студэнтам.)

Гэты на мяне зыркнуў, нехта са старэйшых кажа:

— Ты хочаш тут жыць? Хочаш вучыцца? Каб ты больш ніколі ня ўспомніў Лістапада...

**Л. Ю.:** Таму што за Вас баяліся? Ці таму, што не любілі Лістапада?

**В. Н.:** Баяліся за мяне, баяліся, што арыштуюць. Ка-  
жуць:

— Ты што, захацеў паехаць? Цябе ня толькі вы-  
кінуць, але паедзеш туды, дзе лістападаўцы... Твой  
дзядзька хто быў? А твой бацька дзе?

Пасыля гэтага я пра Лістапада больш не ўспамінаў.

**Л. Ю.:** А ў чым канкрэтна выяўлялася барацьба? Ак-  
рамя прыватных спрэчак?...

**В. Н.:** У тым, хто будзе кіраваць лягерам.

**Л. Ю.:** Дык Вы ж камэндант. І кіруеце.

**В. Н.:** Во, а Сільвановіч сам хацеў... Я, значыць, ка-  
мэндант, я кірую, даю загады. Кожныя тры месяцы  
амэрыканцы — спачатку УНРРА, а потым IPA —  
прысылаі віпратку й трэба было разъдзяляць. Хто  
разъдзяляў? Камэндант. Была група людзей, якія  
былі са мною, належалі да ўправы, якая быццам бы  
устаўляе законы, — 5—6 чалавек.

**Л. Ю.:** Хто ўваходзіў ва ўправу?

**В. Н.:** Адзін быў Рымша, мой «стаўленык». Яшчэ  
адзін быў начальнік паліцыі, ён цяпер у Амэрыцы.  
Я забыўся ягонае прозвішча.

**Л. Ю.:** Раскажыце крыху падрабязней, што такое  
камэндант у лягеры ДП.

**В. Н.:** Камэнданту лягеры ДП ёсьць выкананы орган.  
Ён не ўстаўляе законаў. Ён мусіць выконваць уста-  
ліваныя зверху праз УНРРА ці IPA законы: разда-  
ваць адзежу, яду (нам жа яду дастаўлялі кожны ты-  
дзень — карміць жа трэба), зарганізаваць школу;  
паліцыя свая. Немцы ня мелі права зайсьці да нас у

лягер. Камэндант мусіць і глядзець за парадкам, каб нашыя людзі ня крыўдзілі немцаў, бо колькі раз было: пойдуць нашыя, украдуць карову ды зарэжуць, мяса прададуць (помню, кіляграм мяса — 100 марак). Спэкуляцыю рабілі, селядцы прывозілі, табаку прадавалі, абменьвалі на каву, а то проста кралі ровары. То глядзець трэба было й за тымі й за гэтымі.

Прыяжджала нейкая амэрыканская баба з IPA з сабакам на «джыпе». Яна сама кіравала «джыпам». То гэта была мая работа: яна ідзе, а я ззаду сабаку вяду. А што? Яна старшая. Была распусная, усё хапела, каб я ехаў у Амэрыку й ажаніўся зь ёю. Думаю: «Баба! І колькі мела ты мужчын? Можа й сабаку? *I don't know*<sup>20</sup>»...

Яна прыяжджае, а мне нашыя кажуць:

— Гэй, твая *гэлфрэнд*<sup>21</sup> прыехала.

Дык я ўжо адразу за сабаку... Але нам троху памагала. А ў нас на 260 чалавек было вельмі многа дзяцей. Яна казала, што ні ў водным лягеры ня бачыла такога працэнту дзяцей. У нас да 16 год была ледзь не палова дзяцей. Былі такія Рагалевічы...

**Л. Ю.:** Мастачка Ірэна Рагалевіч—Дутко з тых Рагалевічай?

**В. Н.:** Ага. То ў Рагалевічаў было сямёра ці восьмёра дзяцей. Калі давалі чакаляду для дзяцей, то ён нясе вот такі стос. І потым ён гэтую чакаляду мяняў на мяса, на гарэлку. Гналі гарэлку таксамай у нас дома. Бралі гарэлку, мяса й ехалі далёка на поўнач, а адтоль прывозілі селядцы. Мы былі блізка Швайцарыі, там не было селядцоў.

<sup>20</sup> Я ня ведаю (анг.).

<sup>21</sup> Сяброўка, кахранка (анг.).

**Л. Ю.:** А якое ў вас было культурніцкае беларускае жыцьцё? Можа выдаваліся часапісы?

**В. Н.:** Не, часапісы не выдаваліся. Культурніцкага жыцьця ў нашым лягеры амаль не было. Да нас пару разоў прыяжджаала група зь Міхэльсдорфу.

**Л. Ю.:** Куліковіч з артыстамі?

**В. Н.:** Так, Куліковіч прыяжджаў, Арсеньев — я яе тады першы раз пабачыў, — вершы чыталі, пелі, танцавалі.

**Л. Ю.:** А што Арсеньева?

**В. Н.:** Вершы чытала. Яна ня ўмела чытаць.

**Л. Ю.:** А ці чытаў свае вершы Сільвановіч—Вярба?

**В. Н.:** Чытаў. Бачыце, я ставіўся да яго вельмі крытычна...

**Л. Ю.:** Як да заходніка, так?

**В. Н.:** Бачыце, фактычна я ня быў усходнікам, а пра-заходнікам: як беларусам я больш верыў захаднікам, чым усходнікам, бо я іх ведаў. Гэта праўда: ва Ўсходній Беларусі было вельмі многа прарускіх.

**Л. Ю.:** То шту, заходнікі мелі падставу не давяраць усходнікам? Была паміж імі розніца?

**В. Н.:** Была. Я ня быў усходнікам: мяне СБМ добра вывучыла. Да таго ж я працаваў у Захадній, у Ляхавічах, вучыў беларускасці. А ў сям'і... У мяне быў сярэдні брат Юзік. Я прыеду й гавару па—беларуску, а ён:

— Што ты гаварыш мужыцкай мовай?

Я зь ім сварыўся:

— Якая ж гэта мужыцкая мова?

І тады Чарвякова цытаваў, казаў, што наша мова такая ж прыгожая, як і французская. Дарэчы, дзякуючы Чарвякову мы засталіся жыць.

Што было? Бацьку нашага арыштавалі й вывезылі. Юзік тады быў на Далёкім Усходзе, Міша — у Мен-

ску, засталіся мама й я, малы. І нас хацелі выслаць в *отдалённые края*. І маці паехала ў Менск і дастася да Чарвякова. Кажа:

— Я старая й у мяне малое дзіця. Ну куды ж мне ехаць?!

Чарвякоў адмяніў высылку. А праз пару дзён застрэліўся. Мама заўсёды казала:

— Гэта залаты чалавек, ён нас спас...

**Л. Ю.:** Вяртаемся да Сільвановіча.

**В. Н.:** Ён вершы пісаў, пару разоў іх чытаў. Але на яго глядзелі досьць скоса.

**Л. Ю.:** Чаму?

**В. Н.:** Першым чынам таму, што ён заходнік. Ён сам сябе аддзяляў: «Я — заходнік. Я — беларус». Быў беларускі патрыёт. Але: «Я — заходнік. Для мяне першая — Беларусь». Я кажу:

— Мікола, але Менск жа ва Ўсходняй Беларусі.

Я зь ім не сварыўся, а спрачайся. А ён мне:

— Паслухай, Валянцін, я верш напісаў.

Кажу:

— Давай, чытай. Мне ўсё роўна няма чаго рабіць.

То ён ведаў, што я стаўляўся да яго крытычна, што яго не ўважаў як паэта. Я казаў:

— У вас, у Заходняй Беларусі, кожны пісьменны лезе калі не ў паэты, дык у празайкі.

Дык ён аж са скурыв лез. Пісаў верш «Ня плач над чужымі». Вы, можа, чулі? А?

**Л. Ю.:** Чыгаў.

**В. Н.:** Я пра гэты верш кажу:

— Слухай, гэта ты плачаш. Табе здаецца, што палякі — гэта чорт ведама што. Гэта — дрэн! Ты сам сябе хочаш угаварыць. Ты ні да кога ня пішаш. Калі пісаць, то трэба для людзей, а ты ня пішаш пра людзей. Ты пішаш сам для сябе... Я ня плачу, і

ніхто ня плача... Сільвановіч, перастань ты пэцкаць паперу. Выграфаманы. У мяне вучні былі ў Ляхавічах, дык палова празаікі, палова паэты.

**Л. Ю.:** А Вы калі пачалі пісаць? Ня ў лягерах?

**В. Н.:** Не, як прыехаў сюды, у Канаду.

**Л. Ю.:** Тады давайце яшчэ вернемся да лягераў.

**В. Н.:** У лягера мы былі год зь лішкам. Культурнага жыцця там было ня многа. Нас і саміх было ня многа. Помню толькі, сабраліся старэйшыя людзі й кажуць:

— Бяз цэрквы няможна: мы не бязбожнікі. Трэба мець съвяшчэнніка. Трэба паехаць да япіскапа Філафея (ён тады жыў ня так далёка ад нас).

Хто паедзе? Кажуць:

— Ты камэндант — ты і едзь.

Я тлумачу ім, што ніколі са съвятарамі не сустраўся. То яны давай мяне вучыць:

— Як прыедзеце, трэба пацалаваць у руку, пакланіцца й сказаць: «Ваша прэасвяшчэнства...»

Я да Сільвановіча:

— Ты едзь, ты ведаеш.

— Не паеду.

Ну, я паехаў. Сакратар мяне прыняў, і потым япіскап выйшаў. Нічога асаблівага не было. Я ў руку цмок. Казалі, пацалаваць трэба ў пярсыцёнак, але ён мне руку сунуў валасатую...

— Дайце нам съвяшчэнніка.

— У вас малы прыход. Як будзеце трymаць?

Ну, кажу, што яду ён будзе атрымоўваць, як усе дэпісты. Але нічога з гэтага ня выйшла. Ён признаўчыў нейкага расейца; то той прыяжджаў, можа, раз на месяц, і мы мелі яму плаціць. Ён грошы ня браў — трэба было даваць прадуктамі. Тады ішлі да Рагалевіча й казалі:

— У цябе чакаляду многа, то дай.

**Л. Ю.:** Прабачце, у вас былі канфлікты з гэтымі за- вяртанцамі<sup>22</sup>?

**В. Н.:** Былі. Па дакумэнтах мы ўсе лічыліся заходні- камі, з розных месцаў. Я зь нейкае вёскі з-пад Вільні... Я ўжо забыўся, як яна завецца. Савецкія да нас не прыяжджалі. IPA абсле латышы й палякі. Таму нам многа не прысыпалі. Але як прыяжджалі амэрыканцы, то мы першым чынам выстаяўляем 150—160 дзяцей наперад. Тыя паглядзяць:

— *Of my God*<sup>23</sup>!

**Л. Ю.:** Калі б Вы сказали, што Вы з усходу, Вас бы адразу ж вярнулі?

**В. Н.:** Так, у той час амэрыканцы адразу выдавалі.

**Л. Ю.:** Ім было ўсё роўна...

**В. Н.:** ...ім было ўсё роўна, ці вы прасавецкі, ці пра- амэрыканскі.

**Л. Ю.:** Яны не ўсьведамлялі, што тады Вы паедзеце на съмерць?

**В. Н.:** Не, ім казалі гэта, але яны ня верылі:

— Як вы нічога не рабілі, то вас не заб'юць. Але калі зь немцамі забівалі людзей...

Саветы казалі ім: гэтыя зь немцамі забівалі лю- дзей. Помню, гаварыў з амэрыканцам. Пераклад- чыца была немка, я гаварыў па-нямецку, а яна пера- кладала на ангельскую; яна мяне разумела й была на майм баку; кажа:

— Ён не разумее, чаму вы ня хочаце ехаць на радзіму. Гэта ж вашая радзіма.

Я адказваю:

— Скажыце яму, што гэта не мая радзіма.

<sup>22</sup> Завяртанец — той, хто *за вяртаныне на Радзіму*.

<sup>23</sup> О мой Божа! (анг.) — выгук зьдзіўленыня.

Расказываю пра лягеры. Тады ён:

— Гэта гітлераўская прапаганда. Вы ня хочаце ехаць таму, што былі ў нямецкай армії.

— Я ніколі не служыў у арміі, бо я паўсяляпты. Я не служыў у СС.

І падымам руку, паказваю, што там нічога няма, бо эсэсаўцам нумар пад рукою ставілі...

А вось калі амэрыканцы ўжо пасварыліся з саветамі (гэта было ў 1946 ці 1947 г.), прыехалі правяраць і пытаюцца:

— Вы камуніст?

А мяне злосцьцю узяла, кажу:

— Are you kidding<sup>24</sup>?

Год таму назад мяне хацелі арыштаваць і аддаць саветам за тое, што я антыкамуніст, а цяпер пытаюцца, ці я не камуніст. Ну й нікога не адкінулі. Мы пісаліся польскімі падданымі, а з 250—260 чалавек было толькі 36 польскіх падданых. Усе ўсёх однікі баяліся, але ўсё прайшло ціха й спакойна, нікога не адкінулі. І калі праверылі, тады началі прыяжджаць і пытацца, хто хоча ехаць у Амэрыку, у Канаду, у Аўстралію, у Паўднёвую Амэрыку.

**Л. Ю.:** У вашым лягеры жыло шмат дзяцей, то моўлі нейкія садкі, школы, скайцкія арганізацыі?

**В. Н.:** Была школа.

**Л. Ю.:** Вы не выкладалі?

**В. Н.:** Не, я не выкладаў, я быў заняты.

**Л. Ю.:** Што за школа?

**В. Н.:** Школа беларуская. Пра Любачку чулі?

**Л. Ю.:** Натуральна.

**В. Н.:** Любачка кіраваў школай. Мы зь Любачкам былі вельмі блізка, потым перапісваліся.

---

<sup>24</sup> Вы што, жартуеце? (анг.).

**Л. Ю.:** А хто выкладаў?

**В. Н.:** Любачка, Рагуля—стары...

**Л. Ю.:** Што ён выкладаў?

**В. Н.:** Я ня ведаю. Фактычна гэта была пачатковая школа. Вучылі толькі пісаць, чытаць і арытмэтыцы. Толькі да 4-й клясы. Нават пара вучняў хадзіла ў нямецкую школу.

**Л. Ю.:** Гімназіі ў вас не было?

**В. Н.:** Не, гімназіі не было. Дзяцей было многа, але большасць малых, а тыя, што большыя — 15, 16, 17 год, — у школу не хадзілі.

**Л. Ю.:** А што Вы памятаеце пра Любачку?

**В. Н.:** Любачка жыў церазь съценку ад мяне. Была там сям'я Плескачэўскіх: сам Абрам Фёдаравіч (казлі, жыд; у яго бабка была жыдоўка), жонка, бабуля старая й дачка Верачка — страшная распusta. Не, не ў сэксуальным сэнсе. Яна крычала, камандавала бацькам і маці. Такі *ванџак*, як у нас казалі, што ня вытрымаць было. И пры іх жыў Любачка, яны жылі ў адным пакоі. Усе хацелі, каб Любачка зь Верачкай ажаніўся. А ён казаў:

— Лепш я скочу галавой уніз з абрыву (у нас была гара, а адтуль абрыў), чым жанюся зь Верачкай.

Любачка быў інтэлігентны чалавек, скромны, сябе трymаў асобна, ні з кім не заходзіў у дружбу. Меў вышэйшую адукцыю, быў матэматык, здольны. А што да беларускасці... Я нават зьдзівіўся, калі ён напісаў пра Беларусь.

**Л. Ю.:** Чаму?

**В. Н.:** У лягеры ён ня быў беларускім патрыётам. Ня быў і праразейскі. Можа, праславянскі.

**Л. Ю.:** У чым гэта выяўлялася?

**В. Н.:** Ну, ён ня быў беларускім патрыётам. Рабілі 25 Сакавіка. Я колькі гаварыў:

— Іван, можа прамову скажаш?

Што ішло пра чиста нацыянальнае, то ён казаў:

— Адзін шавінізм, расейскі, выганяем другім шавінізмам.

Ужо калі я быў у Канадзе, пісаў да яго, хацеў пазваць, а потым падумаў: што ён будзе рабіць у Канадзе? Ён паехаў у Амэрыку й уладзіўся вельмі добра, вучыўся й вучыў, выкладаў расейскую мову. Калі прыяжджаў у Канаду, захадзіў да мяне, зь Беразоўскім. Казаў мне, што піша працу пра Беларусь. Дом ён аставіў суседу, каб глядзеў за яго малай, кніжкі ўсе выслаў у Лёндан.

**Л. Ю.:** Да Надсаны?

**В. Н.:** Да Надсаны. А грошы ён, здаецца, даў на студэнтаў беларускіх.

**Л. Ю.:** Фонд імя Любачкі.

**В. Н.:** Так. Я ў «Беларусе» чыгаяў. Беларускім патрыётам ён стаў у Амэрыцы. У лягеры ён больш гаварыў па-руску, чым па-беларуску. Прынамсі самной. І чаму ён так гаварыў? Таму што ўся сям'я Плеска-чэўскіх гаварыла па-руску. Плескачэўскага я сустрэў тут, у Канадзе: старушка памерла, жонка памерла, Верка выйшла замуж, таксама памерла. Ён астаўся сам. І ён займаўся ў Нямеччыне, пэцкаў, рысаваў, а тут пачаў маляваць карціны й прадаваць. І — халера на мяне! — трэба тады было сказаць: «Дай мне пару карцін» ці спыгаць, дзе яны й што. А ён потым памёр, і дзе гэтыя карціны, ніхто ня ведае.

**Л. Ю.:** Вы адразу пераехалі ў Канаду?

**В. Н.:** Не. Во што было. Гэта ў мяне другая жонка. Я там пазнаёміўся з полькаю, фактычна яна ўкраінка. Яе бацька быў у Канадзе — ён выехаў з Польшчы, жыў у правінцыі Саскчэўан, мястэчка Ніпаўан: у чорта на кулічках, пара кіламэтраў ад-

туль канчалася ўсякая цывілізацыя... То я зь ёй пазнаёміўся, у яе хаваў усе дакумэнты, у яе парваў пасьведчаныне слуцкага вучылішча й пашпарт. Яна ка зала:

— Ня рві. Схавай у мяне.

Ня ведаю, што мне стукнула ў галаву.

**Л. Ю.:** Ну, страшна было. Тадыня думалася пра гісторыю, а думалася пра жыцьцё.

**В. Н.:** Пра жыцьцё, пра самазахаваныне. Я жыў у яе. Потым Гэрэнбэрг закрылі. Пачалі мы зноў зь Сільвановічам жыць. І людзям ужо надаела, кажуць:

— І Навіцкі сварыща, і Сільвановіч сварыща.  
Адзін другому голавы скушваюць.

Тады я кажу людзям:

— Не галасуйце ні за мяне, ні за яго, — а быў такі лейтэнант Кузьменка, пісаўся беларусам. — За Кузьменку галасуйце.

Прагаласавалі за Кузьменку, а я астаўся сакратаром Кузьменкі. Ён беларус, але прарасейскі, быў лейтэнантам у савецкай арміі, то па-расейску гаварыў. А жонка ягоная — латышка, ня ўмела ні па-беларуску, ні па-німецку гаварыць. І дзіця ў яго было...

Ну й тады трэба перавозіцца ў Ватэнштэт, у беларускі лягер. Людзі перавезыліся, а я не паехаў — перабраўся да гэтай жанчыны й жыў у яе. Тады нам прыйшлі дакумэнты. Віза ў Канаду.

**Л. Ю.:** Вы падавалі адразу ў Канаду?

**В. Н.:** У Канаду.

**Л. Ю.:** А чаму не ў Амэрыку?

**В. Н.:** У Амэрыку мог спакойна запісацца, але не хадзеў — ні ў Амэрыку, ні ў Аўстралію. Толькі ў Канаду. Першым чынам таму, што Канада ляжыць на тым самым узроўні, што й Беларусь.

**Л. Ю.:** Клімат? Бярозкі?

**В. Н.:** Так, клімат, бярозкі. Па—другое, новая, маладая краіна, ідзе ўверх. Па—трэцяе, у Амэрыку не хацеў ехаць, бо там страшэнна многа нэграў. Цяпер я гляджу, што ў Амэрыцы робіцца, і кажу: «Госпадзі, спасі».

**Л. Ю.:** И калі Вы прыехалі ў Канаду?

**В. Н.:** У 1948 г., 9 верасьня. И адразу паехаў у Саскэчэўан. Там да мяне адразу:

— Што ты можаш рабіць?

Настаўніцаць? Ня ведаю.

— Хадзем, будзеш з пчоламі мне памагаць.

Гаспадар быў паляк, меў якіх 600 ці 700 сем'яў пчол. Вясной купляў пчолы па 5 даляраў за сям'ю, а зімою іх забіваў, бо яны мёд ядуць. То мая работа была біць пчолы. Што мы рабілі? Ёсьць такая прылада, доўгая. Запальваеш, яна пачынае дыміць, адчыняеш вулей, укідваеш, потым зачыняеш. Пчолы падохнуць, тады іх выкідай і забірай мёд...

А ў адным месцы было 40—50 сем'яў, іх не забівалі. Тое месца кругом абсцягнутае дротам, а да дрота прыстаўленая электрычная батарэйка (не настолькі моцная, што заб'е) — каб мядзьведзь не залез. Неяк ураніцы я бачыў: ідзе мядзьведзь, шэрсыць яшчэ мокрая. Чуе мёд. Дзьвюма лапамі за дрот, батарэя як стукне, то ён адкідваецца, глядзіць, хто яго ўдарыў. Паглядзіць — нікога няма. Ён зноў туды, зноў батарэя трахнє. Доўга спрабуе — гадзіну ці болей, пакуль батарэя добра ня дасыць яму нарэшце. Ну, а калі прарвецца на той бок, добра наесца...

А потым забіраюць тый мёд і выплаўляюць пры 96°. Пасылае мяне гаспадар. Кажу:

— Не пайду.

— Чаму?

— Ты хочаш мяне зварыць?! Пры 100° вада кіпішь!..

— Гэта ня Цэльсій, гэта Фарангайт.

Я й ня чуў дагэтуль пра Фарангайта. (Цяпер у Канадзе таксама паводле Цэльсія.)

Папрацаваў я там, зарабіў пару даляраў. Бачу: няма мне тут што рабіць. Можна зімой у лес ісьці рубіць, але я фізычна... Як Акула некалі казаў, «фізычная нікчэмнасць». То я ня маю мускулаў. Што я буду рабіць? А Іван Тарасевіч, случчак, у гэты час прыехаў, рабіў у Гамілтане на фабрыцы машынэрыі. І піша мне: «Прыяжджай да мяне». Я й прыехаў.

**Л. Ю.:** І кінулі ту юнчыну?

**В. Н.:** Жанчыну я аставіў з бацькам, і дачка была, асталася там. Яны там жывуць, яна выйшла замуж ужо... Ну, прыехаў у Гамілтан. Што далей? У фірму туую я ж не пайду, паглядзяць на мяне й ня возьмуць: які зь мяне работнік!.. Я паспрабаваў працаўца у будаўнічай кампаніі. Сказалі выкідаць дошкі зынізу наверх. Высока. Я не магу, мускулаў ня маю. Паўдня парабіў, і мне далі разылік.

Пайшоў у дзіцячы санаторый для тубэркулёзных дзяцей, рабіў там у кухні. Хлопцы былі ў адным месцы, дзяўчатасты ў другім. Мы ежу клалі на возікі й прывозілі да іх, потым посуд забіралі назад. Помню, да нас увесь час прыходзіла адно дзяўчо, дзіця. Mae поўную пазуху цыцак, прых одзіць і з намі, мужчынамі, загульвае, жарты расказвае. Там працаваў адзін кітаец, дык ён ёй дзіця зрабіў. Яго арыштавалі...

Я там пабыў, гляджу — зноў жа не мая работа; тады пераехаў сюды, у Таронта. А ўперад я з Акулам перапісваўся. То прыехаў у Таронта й стаў з

Акулам жыць у адным пакоі. Плацілі 10 даляраў на месяц. Ён пачаў выдаваць «Беларускі эмігрант», я дапамагаў яму, пісаў там троху.

**Л. Ю.:** Тады Вый пачалі пісаць?

**В. Н.:** Тады й пачаў пісаць фэльетоны, на розныя тэмы. Прыйкладам, пра тое, што пасля 20 год вялікай савецкай улады нарэшце дайшло да таго, што трэба ўводзіць карткі на харчы. А каню, карове й аслу не далі картак. І вось прыходзяць яны да Сталіна. А той і кажа: «Нашто нам конь? У нас трактары ёсьць». А конь яму: «Трактары ў вас будуць псавацца, а адкуль возьмезе частак?» Тады Сталін: «Нашто нам карова? У нас маргарыну хапае». А карова адказвае: «Дык гэта вы сваіх людзей будзеце кarmіць маргарынам, а заграніцу трэба пасылаць масла». Сталін зноў: «Нашто нам аслы?» А асёл: «Таварыш Сталін, я самы для цябе патрэбны. Хто будзе за цябе галасаваць? Хто табе будзе пасылаць пісъмы? Мы, аслы. Хто будзе крычаць, што ты самы мудры? Мы, аслы. Хто табе будзе пляскаць і крычаць, што ты — правадыр міжнароднага пралетарыяту? Мы, аслы». То асёл і атрымаў карткі.

**Л. Ю.:** Акрамя фэльетонаў, артыкулаў, Вы пісалі й маастацкія творы — апавяданьні. Самае вядомае — гэта «Пагібел сэксата».

**В. Н.:** Я пісаў артыкулы. Нейкі чалавек пазычыў другому прымус. Аж прымус у таго зламаўся, прыходзіць і кажа: «Выбачай, зламаўся прымус. Я табе адкуплю». — «Што ты мне адкупіш? Мой прымус быў швэдзкі. А што ты мне адкупіш савецкую гадасьць?» Тут пачулі, за яго — і ў турму: «Ты казаў «гадасьць» на наш прымус».

Або яшчэ: «Дзед і баба». Ідуць старэнкія, нічога ня бачаць. Прыйшлі ў горад, глядзяць, стаіць бюст

Сталіна — чорны, зроблены з чыгуна. А баба кажа: «Ой, хто гэта?» — «Гэта Сталін». — «Ой, Божа ж мой, які ж ты чорны. Дзіва, што ты так счарніў людзей». Бабу раз — за карак і ў НКВД. А дзед: «Во старая дурніца, колькі я табе казаў: не чапай дурня, ён сам да цябе прычэпіцца. Плюнула б ды адышла». Абоім па 10 год «за оскорбление велико-го вождя».

**Л. Ю.:** Але Вы сябе пісьменьнікам ня лічыце?

**В. Н.:** Божа, ратуй. Я сябе ніякім пісьменьнікам не лічу й не лічый.

**Л. Ю.:** А «Пагібель сэксота» — гэта Вашая фантазія ці вядомы Вам выпадак?

**В. Н.:** Фантазія. Але я чую недзе дома яшчэ, што сэксотаў арыштавалі — ці за даносы, ці адзін сэксот на другога данёс. Ну й думка ў мяне прыйшла, як чалавек губіў чужбы душы, а потым і яму прыйшло.

**Л. Ю.:** Ну, скажам, калі б ствараўся даведнік пісьменьнікаў, журналістай нашай эміграцыі. Падайце ка-раценька харктарыстыку пісьменьніка Грэскага—Навіцкага.

**В. Н.:** Я ня ведаю, што сказаць. Я пісаў у «Беларускі эмігрант», пісаў артыкулы, больш на нацыяналь-ныя, вызвольныя тэмы, прыкладам, як трэба сьвят-каваць; крытыкаваў расейцаў за расейскі шавінізм, за іхныя дамаганыні, за тое, што яны заўсёды эксплоатавалі Беларусь. Пачынаючы ад Пятра яны гля-дзелі на беларусаў як на *Untermensch'*аў<sup>25</sup>. Дарэчы, Меншыкаў, што быў правая рука Пятра, паходзіў зь беларусаў.

**Л. Ю.:** Добра. Вы прыехалі ў Таронта. Хацелася б пачуць пра пачатак беларускага жыцця ў Таронта.

<sup>25</sup> *Untermensch* — недачалавек (нямецк.).

**В. Н.:** Усё пачаў Акула. Потым прыехаў я, пасьля Ганько, потым Грыщук, быўлі Пашкевіч, Пітушка.

**Л. Ю.:** А Вы цяпер ня радны БНР?

**В. Н.:** Быў, але выйшаў разам з Каханоўскім (Калубовічам). Мы зь ім быўлі ў адной партыі — Нацыяналістичнай, і да БНР належалі. Аж пакуль Каханоўскі ня выйшаў з Рады БНР. Ён увесь час са мною перапісваўся я, калі Абрамчык пагадзіўся на «непрадрашэнства», пераканаў мяне выйсьці.

**Л. Ю.:** Вы можаце ў двух словах сформуляваць ідэю «непрадрашэнства»?

**В. Н.:** У той час амэрыканцы пачалі супрацоўнічаць з расейскімі антысавецкімі арганізацыямі. Тады ўкраінцы, беларусы, грузіны, армяны ды іншыя нацыянальнасці, што супрацоўнічалі ў антысавецкім блёку, пачалі даводзіць, што патрабуюць незалежнасці ад Расеі. А амэрыканцы нязгодныя: нельга наперад *предрешаць*:

— Яшчэ нічога няма, а вы ўжо хочаце ўсё вырашыць, хочаце наперад дзяліцца. Калі мы раскідаем савецкі блёк, тады можна будзе гаварыць аб гэтым і вырашыць.

А мы гаворым:

— Не, бо тады будзе ўжо позна: Расея ёт тады, як і цяпер, возыме за каўнер. З Расеяй нельга гаварыць — няма розніцы, якой яна будзе: чырвонай, жоўтай ці карычневай. Ніколі яна не аддасць Беларусі, ніколі ні беларусам, ні іншым нацыянальнасцям ня дасць волі, бо яна прывыкла ўсіх трymаць пры сабе.

Але Абрамчык пагадзіўся на «непрадрашэнства».

**Л. Ю.:** Як Вы сёньня лічыце, ці было памылкаю пайсьці на «прадрашэнства»?

**В. Н.:** Гэтабыла памылка, бо Абрамчыкнічога ня выйграў.

**Л. Ю.:** А што прайграў?

**В. Н.:** А прайграў тое, што ад яго адышло многа людзей. Тады выйшлі ня толькі Каханоўскі ды я — ледзь ня цэлая канадзкая эміграцыя выйшла, бо са мной пагадзіліся й Акула, і Бараповіч, і Рачыцкі. Так ня можна, гэта прадаваныне расейцам. А ў гэтых час — помніце? — Астроўскі хацеў улезьці ў каўрэйскую вайну.

**Л. Ю.:** Ён надрукаваў заклік.

**В. Н.:** Курам насымех. Ідзеце змагацца за амэрыканцаў у Карэю. Такая прыказка: п'яны ці дурны грыбоў аб'еўся. Адразу бачым, што гэта шэльма — іграе палітыкай, шальмуе.

**Л. Ю.:** Вашае стаўленыне, Вашая зацікаўленасць, Вашыя любосці ў беларускай літаратуры эміграцыі... Можа якія творы, якія імёны?..

**В. Н.:** Каго я найбольш паважаў у беларускай літаратуры на эміграцыі — гэта Юрка Віцьбіч (Стукаліч). Дарэчы, сын папа... Я чытаў ягоныя рэчы яшчэ зь нямецкіх часоў. Яшчэ Сяднёў, сапраўдны пісьменнік. Можа й не такі вялікі, як Віцьбіч... Хто яшчэ? Салавей. Утапіўся ў Аўстраліі. Клішэвіч.

**Л. Ю.:** Вы казалі, што ведалі Клішэвіча. Можа, пра яго раскажаце?

**В. Н.:** Ён сядзеў у савецкім лягеры. Як яго выпусцілі, я ня ведаю, але сустрэў яго яшчэ за нямецкіх часоў у Менску. А потым жыў зь ім разам і зь ягонай жонкаю ў Нямеччыне. Ён быў пры латыскім лягеры; яго туды паслалі, бо ён пісаўся «безьдзяржаўным». Больш успамінамі жыў. А ягоная жонка была вельмі прасавецкая, яна колькі разоў зьбіралася ехаць назад, цягнула, спрабавала гуляць зь іншымі мужчынамі; яна й да Івана Тарасевіча падчаплялася, а ён кажа:

— Я не магу. Я настолькі паважаю Вашага мужа, што не магу з Вамі гуляць. Вы вельмі прыгожая жанчына, я з прыемнасцю пайшоў бы з Вамі ў ложак, але не магу, бо вельмі паважаю Вашага мужа.

Потым яны паехалі ў Лос Анджэлес... Але я яго паважаю, як пісьменьніка.

**Л. Ю.:** А як Вы здрэагавалі на ягоны зборнік, выда-  
дзены ў бібліятэцы «Голасу Радзімы»?

**В. Н.:** Я ня бачыў таго. Я Вам скажу, ён, відаць, пісаў пад уплывам жонкі. Ён жа ездзіў [у СССР] два разы; казаў, што прызнае Леніна, — Сталіна не, а Леніна прызнае. Я з гэтym ніколі не пагаджуся, бо ня бачу вялікай розніцы. І адзін і другі душылі людзей. Той самы Ленін падпісаў, каб расстралілі, здаецца, 9000 съявшчэннікаў; той самы Ленін сказаў Свярдлову, каб расстралілі царскую сям'ю. Я не за царскую сям'ю, Бог зь ёй, можа так і трэба, бо яны эксплюаатавалі людзей, але ён падпісаў.

**Л. Ю.:** Што б Вы хацелі сказаць напрыканцы нашае размовы?

**В. Н.:** Я на немцаў глядзеў спачатку як на вызвольні-  
каў. Можа, ня так вызвольнікі, але — бальшавікоў пагналі! Я ня думаў, што яны вернуцца, але... Пад Грозвавам з польскіх часоў — як ішоў Доўбар-  
Мусніцкі — засталіся старыя акопы. То туды нем-  
цы сагналі з Грозвава ўсіх жыдоў (у Грозваве была  
бальшыня жыдоў: можа 60—65% — мястэчка!) і  
расстралілі іх. Жыды так крычалі, што я, хоць быў  
адтуль за 3 км, і то затыкаў вуши, а потым галаву  
падушкай накрывалаў. А расстрэльвалі так: кладуць  
тых жыдоў, адзін немец ідзе й патроны ўкладае, а  
другі, п'яны ў дым, а ззаду ідзе й страляе. Потым  
па-нямецку, каб акуратна было, наступных кладуць  
головамі на ногі. Каб было роўна. А пасля іх зям-

лёю прысыпалі. Але забітых столькі наклалі, што зямлі было нямнога, можа з паўмэтра. Трупы пачалі сымярдзець, прыйшлі туды сабакі, разгрэблі магілу й пачалі цягаць ногі ды рукі. Госпадзі, што было! Дык людзі казалі:

— Гэта канец съвету! Што гэта робіцца? За што жыдоў біць? Што яны вінаватыя? Добра, былі камуністы, дык камуністаў біць, а за што дзецы вінаватыя?

І такая была бяда, і такі смурод. Пачалі людзі жаліцца. Дык немцы прыехалі й засыпалі вапнаю...

Потым, калі я прыехаў у Нямеччыну, бачу, немка ідзе ў кірху, думаю: «Ах ты, сволач! А што твой брат ці муж робіць! А вы ў кірху ідзяце». А яшчэ на спражжах пісалі: «З намі Бог»...